

Рэестр музеяў

(на 01.03.2018)

Брэсцкая вобласць

№ п/п	Дата ўключэння ў рэестр музеяў	Поўнае (скарочанае) найменне музея	Профіль (профілі) музея	Заснавальнік музея	Месца знаходжання музея, філіялаў музея, асобных экспазіцыйных і выставачных залаў	Рэжым работы музея	Заўвагі
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Дзяржаўная ўстанова “Мемарыяльны комплекс “Брэсцкая крэпасць-герой” (Мемарыяльны комплекс “Брэсцкая крэпасць-герой”)	Гістарычны	Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь, Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь	224018, вул. Герояў абароны Брэсцкай крэпасці, 60, г. Брэст, Рэспубліка Беларусь; +375(162)200012; сайт: http://www.brest-fortress.by/ эл. пошта: brest-fortress@yandex.ru . Экспазіцыя “Музей вайны – тэрыторыя міру” і выставачная зала ў Паўднёва-ўсходняй казарме Цытадэлі: вул. Герояў абароны Брэсцкай крэпасці, 60 а, 224018, г. Брэст;	Музей абароны Брэсцкай крэпасці: з 9:00 да 17:00. Выхадны – панядзелак (у летні перыяд без выхадных); Экспазіцыя “Музей вайны – тэрыторыя міра”: з 10:00 да 18:00. Выхадны – аўторак; Філіял “Музей 5 форт”: 9.00 да 18.00 без выхадных. Тэхнічны перапынак з 13.00 да 13.30. Экспазіцыя “Армейскі клуб”: з 9:00 да 17:30.	

					<p>Філіял “Музей 5 форт” – вул. Старадарожская, 99, 224000, г. Брэст;</p> <p>Экспазіцыя “Армейскі клуб” у Парахавым склепе №1. вул. Герояў абароны Брэсцкай крэпасці, 58 м, 224018, г. Брэст.</p>	<p>Выхадны – панядзелак.</p>	
2.		<p>Установа культуры “Брэсцкі абласны краязнаўчы музей” (УК БАКМ)</p>	<p>Комплексны</p>	<p>Савет Народных Камісараў БССР</p>	<p>224030, г. Брэст, вул. К. Маркса, 60; 8(0162) 20-96-50; сайт: http://brokm.by/ эл. пошта: brest_museum@brest.by;</p> <p>Філіялы: 1) Археалагічны музей “Бярэсце”: 224018, г. Брэст, Брэсцкая крэпасць, Шпітальны востраў;</p> <p>2) Мастацкі музей: 224018, г. Брэст, Брэсцкая крэпасць, Паўднёвая казарма;</p> <p>3) Музей “Выратаванья мастацкія каштоўнасці”: 224030, г. Брэст, вул. Леніна, 39;</p>	<p>Брэсцкі абласны краязнаўчы музей: з 10.00 да 18.00. Выхадны – панядзелак;</p> <p>1) з 10.00 да 18.00. Выхадны – панядзелак, аўторак;</p> <p>2) з 10.00 да 17.30. Выхадны – панядзелак, аўторак;</p> <p>3) з 10.00 да 18.00. Выхадны – панядзелак;</p> <p>4) з 10.00 да 17.30. Выхадны – панядзелак, аўторак;</p>	

					4) Камянецкая вежа: 223050, г. Камянец, вул. Леніна, 3а		
3.		Установа культуры «Баранавіцкі краязнаўчы музей» (Баранавіцкі краязнаўчы музей)	Комплексны	Рада Мейская	225409, Брэсцкая вобл., г. Баранавічы, вул. Савецкая, 72; Тэлефон: +375 163 421524; факс: +375 163 421100; сайт: http://baranovichi-museum.com/ эл. пошта: bar_museum@mail.ru	З 8.00 да 17.00. Выхадны – панядзелак;	
4.		Установа культуры «Бярозаўскі гісторыка-краязнаўчы музей» (Бярозаўскі гісторыка-краязнаўчы музей)	Комплексны	Савет Міністраў БССР	225210, Брэсцкая вобл., г. Бяроза, вул. Леніна, 67; элефон/Факс: +375 1643 22771; эл. пошта: bereza-artgallery@yandex.ru ; Філіял: Галерэя мастацтваў: г. Бяроза, вул. Леніна, 104а	З 9.00 да 18.00. Выхадны – панядзелак, аўторак; З 9.00 да 18.00. Выхадны – панядзелак, аўторак;	
5.		Установа культуры «Ганцавіцкі раённы краязнаўчы музей» (ГРКМ)	Комплексны	Ганцавіцкі раённы выканаўчы камітэт	Беларусь, г. Ганцавічы, вул. Заслонава 1, 225432; Тэлефон: 8-(01646)-2-14-51; эл. пошта: gants-museum@tut.by , gantsevichi@museum.by	З 9.00 да 18.00. Выхадны – панядзелак;	
6.		Дзяржаўная ўстанова культуры «Ваенна-гістарычны музей імя Д.К. Удовікава»	Ваенна-гістарычны	Драгічынскі раённы выканаўчы камітэт	г. Драгічын, вул. Леніна, д. 163, Рэспубліка Беларусь, Брэсцкая вобл.;	Панядзелак, аўторак, чацвер, пятніца, нядзеля – з 8:00 да	

		(Ваенна-гістарычны музей імя Д.К.Удовікава)			Тэлефон: (801644) 3 14 22; сайт: http://d-museum.by/ эл. пошта: dwhm@tut.by	17:00, перапынак з 13:00 да 14:00, серада - з 8:00 до 19:00, субота – з 10:00 да 19:00, перапынак з 14:00 да 15:00	
7.		Установа культуры «Жабінкаўскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей» (Жабінкаўскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей)	Комплексны	Жабінкаўскі раённы выканаўчы камітэт	Беларусь, Брэсцкая вобл., Жабінкаўскі раён, в Сяхновічы, 225110; Тэлефон: (01641) 2-23-33; эл. пошта: museum_zhabinka@mail.ru	Серада-нядзеля: 8.00-17.00 Перапынак на абед: 13.00-14.00 Выхадныя дні: панядзелак, аўторак	
8.	16.01.2016	Дзяржаўная ўстанова культуры «Івацэвіцкі гісторыка-краязнаўчы музей» (ДУК “Івацэвіцкі гісторыка-краязнаўчы музей”)	Комплексны	Івацэвіцкі раённы выканаўчы камітэт	Беларусь, Брэсцкая вобл., г. Івацэвічы, вул. Паштовая, 7; Тэлефон: (01645) 2-31-66; Філіял: Музейны комплекс „Хаваншчына“: в. Корачын, Івацэвіцкі р-н, Брэсцкая вобл.	Панядзелак – пятніца з 8.00 да 18.00, субота – нядзеля з 9.00 да 18.00 Абед з 13.00 да 14.00	
9.		Установа культуры «Кобрынскі ваенна-гістарычны музей імя А.В. Суворова» (УК “Кобрынскі музей”)	Ваенна-гістарычны	Брэсцкі абласны Савет дэпутатаў	Рэспубліка Беларусь, Брэсцкая вобл., г. Кобрын, вул. Суварова, 14; Тэлефон: +375 (1642) 2-55-31; +375 (1642) 2-37-94; +375 (1642) 2-59-11; сайт: http://www.museum.mykobrin.by/	Экспазіцыі (для наведвальнікаў): аўторак-нядзеля з 10.00 да 18.00. Уваход да 17.00. Адміністрацыя: аўторак – субота 9.00. – 13.00, 14.00 - 18.00.	

					эл. пошта: museum-suvorov@mail.ru		
10.	15.09.2016	Дзяржаўная ўстанова культуры «Лунінецкі раённы краязнаўчы музей» (Лунінецкі раённы краязнаўчы музей)	Краязнаўчы	Лунінецкі раённы выканаўчы камітэт	225650, Брэсцкая вобл., г. Лунінец, вул. Савецкая, 16; Тэлефон: +375 1647 21439; эл. пошта: lunmus@mail.ru	9.00-18.00 абед 13.00-14.00 Выхадны панядзелак	
11.		Дзяржаўная ўстанова станова культуры “Мотальскі музей народнай творчасці” (Мотальскі музей народнай творчасці)	Мастацкі	Адзел культуры Іванаўскага райвыканкама	225822, Брэсцкая вобласць, Іванаўскі раён, в. Моталь, пл. Леніна; Тэлефон: +375 1652 58753; эл. пошта: motol-musey@tut.by ; Філіял: археалогіі “Нашы карані”: 225822, Брэсцкая вобласць, Іванаўскі раён, аг. Моталь, пл. Леніна, 39	З 9.00 да 18.00. Без выхадных. З 9.00 да 18.00. (Перапынак 13.00 – 14.00) Без выхадных.	
12.		Дзяржаўная ўстанова культуры «Музей народнай творчасці „Бездзежскі фартушок“» (МБФ)	Мастацтвазнаўчы	Драгічынскі раённы савет народных дэпутатаў	225848, Брэсцка вобл., Драгічынскі раён, в. Бездзеж, вул. Піянерская, 9; Тэлефон: +375 1644 74999; сайт: http://www.fartushok.by/index.php#top	З 9.00 да 18.00. Без выхадных.	

					эл. пошта: biezdzezh_museum@tut.by		
13.		Дзяржаўная ўстанова «Музей Беларускага Палесся» (Музей Беларускага Палесся)	Комплексны	Польскае краяўнаўчае таварыства	Беларусь, Брэсцкая вобласць, г. Пінск, пл. Леніна, 22; Тэлефон: +375 165 31-60-16; эл. пошта: pinsk.museum@tut.by	Рэжым работы экспазіцый: з 10.00 па 18.00. Выхадны дзень панядзелак; Рэжым работы супрацоўнікаў: з 9.00 па 18.00 перапынак з 13.00 па 14.00. Выхадныя дні: субота, нядзеля	
14.		Дзяржаўная ўстанова культуры «Музей гісторыі горада Брэста» (Музей гісторыі горада Брэста)	Гістарычны	Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт	г. Брэст, вул. Леванеўскага, 3; Тэлефон: +375 162 213683, +375 162 213684; эл. пошта: bresthistory@gmail.com	З 10.00 да 18.00. Выходны – панядзелак;	
15.		Дзяржаўная ўстанова культуры «Ружанскі палацавы комплекс роду Сапег» (Ружанскі палацавы комплекс роду Сапег)	Гістарычны	Пружанскі раённы выканаўчы камітэт	225154, Брэсцкая вобласць, Пружанскі раён, г.п. Ружаны, вул. Урбановіча, 15а; Тэлефон: +375 1632 32224; сайт: http://rozana.by/ эл. пошта: rozhana-museum@yandex.ru	З 9.00 да 18.00. (Перапынак 13.00 - 14.00). Выходны - панядзелак	
16.		Дзяржаўная ўстанова культуры «Музей-сядзіба „Пружанскі палацык“» (ДУК Музей-сядзіба „Пружанскі палацык“)	Комплексны	Пружанскі раённы выканаўчы камітэт	Беларусь, Брэсцкая вобл., г. Пружаны, вул. Савецкая, 50; Тэлефон: +375 1632 21896; сайт: http://museum.pruzhany.by/	Серада-пятніца: 10.00-13.00, 14.00-18.00 Субота, нядзеля: 10.00-18.00 Выходны: панядзелак, аўторак.	

					эл. пошта: palacyk@tut.by		
17.	20.01.2003	Дзяржаўная ўстанова культуры «Мемарыяльны музей-сядзіба ім. Т. Касцюшкі» (Мемарыяльны музей-сядзіба ім. Т. Касцюшкі)	Гістарычны	Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт	Беларусь, Брэстская вобласць, Івацэвіцкі раён, г. Косава, вул. Т. Касцюшка, 108; Тэлефон: +375164534284; сайт: https://museumkossovo.by/be/ эл. пошта: kost.2004@mail.ru	10.00-17.30 Выхадны: панядзелак, аўторак	
18.		Дзяржаўная ўстанова культуры “Раённы музейны комплекс імя Напалеона Орды” (ДУК “РМК ім. Н. Орды)	Комплексны	Іванаўскі раённы выканаўчы камітэт	Беларусь, Брэсцкая вобл., Іваноўскі р-н, в. Варацэвічы, вул. Крупскай, 36; Тэлефон: +375 1652 9-19-59; сайт: http://ordamuseum.wix.com/orda#! эл. пошта: ordamuseum@mail.ru , ordamuseum@ya.ru ; Філіял: «Карцінная галерэя Аляксея Кузьміча»: Брэсцкая вобласць, в. Махро, вул. Леніна, 27; Тэлефон: 8-0165-29-69-14	Панядзелак – пятніца: з 9.00 да 18.00. (Перапынак 13.00 - 14.00). Субота – нядзеля: з 9.00 да 13.00. З 8.00 да 17.00. Выхадны – нядзеля, панядзелак;	
19.		Установа культуры «Столінскі раённы краянаўчы музей» (Столінскі	Комплексны	Столінскі райсавет дэпутатаў працоўных	Брэсцкая вобл., г. Столін, парк "Маньковічы"; Тэлефон: +375 1655	Штодзённа з 8.30 да 17.00 абедзенны перапынак з 12.30 да 13.00;	

		раённы краязнаўчы музей)			62396, +375 1655 24367; эл. пошта: myzej-st@mail.ru ; Філіялы: 1) Музей гісторыі горада Давыд-Гарадка: Столінскі раён, г. Давід-Гарадок, вул Юрчанкі, 11; 2) Гараднянскі музей-сядзіба ганчара: Столінскі раён, вёска Гарадная, вул Гмірова, 5; 3) Рэчыцкі музей народнай славы: Столінскі раён, р. п. Рэчыца, вул Леніна, 15.	1) штодзённа з 10.00 да 14.00 акрамя нядзелі і панядзелка; 2) штодзённа з 10.00 да 14.00 акрамя нядзелі і панядзелка; 3) штодзённа з 10.00 да 14.00 акрамя нядзелі і панядзелка.	
20.		Дзяржаўная ўстанова культуры “Гісторыка-мемарыяльны музей “Сядзіба Нямцэвічаў” (Гісторыка-мемарыяльны музей “Сядзіба Нямцэвічаў”)	Гісторыка-мемарыяльны	Брэсцкі раённы выканаўчы камітэт	225039, Брэсцкая вобл., Брэсцкі р-н, в. Скокі, вул. Міра, 48 б; Тэл: тел: (80162) 54-98-02, 976706; Сайт: http://nemtsevichi.by/ Эл. Пошта: skoki_museum@tut.by	10.00 – 19.00. Выхадны: панядзелак.	

21.		Музей чыгункі ў г. Баранавічы УП “Баранавіцкае аддзяленне Беларускай чыгункі” (Музей чыгункі ў г. Баранавічы)	Гісторыка-тэхнічны	УП “Баранавіцкае аддзяленне Беларускай чыгункі”	г. Баранавічы, вул. Фралянкова, 11 Тэл/факс (80163) 493647, 493265; e-mail: museum.nod2@brnv.by ; muzej_nod2@tut.by	З 8.00 да 19 .00 (Для наведвальнікаў – з 10.00 да 19.00)	
-----	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--

Віцебская вобласць

№ п/п	Дата ўключэння ў рэестр музеяў	Поўнае (скарочанае) найменне музея	Профіль (профілі) музея	Заснавальнік музея	Месца знаходжання музея, філіялаў музея, асобных экспазіцыйных і выставачных залаў	Рэжым работы музея	Заўвагі
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Навукова-даследчая і асветніцкая ўстанова культуры “Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік” (НПГКМЗ)	Комплексны	Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама	Віцебская вобл., г. Полацк, вул. Ніжне-Пакроўская, 22; +375 214 42-22-01; сайт: http://polotsk.museum.by/be эл. пошта: muzey@vitebsk.by Філіялы: 1) Дзіцячы музей: E-mail: children.polotsk@museum.by Адрас: Беларусь, Віцебская вобласць, г. Полацк, вул. Ніжне-Пакроўская, 46; 2) Краязнаўчы музей: E-mail: local.polotsk@museum.by Адрас: вул. Ніжне-Пакроўская 11, г. Полацк, Віцебская вобл., Рэспубліка Беларусь.	10.00 – 17.00 (летам 10.00 – 18.00). Выхадны - панядзелак	

					<p>3) Мастоцкая галерэя: E-mail: gallery.polotsk@museum.by Адрас: Беларусь, Віцебская вобласць, г. Полацк, вул. Стралецкая, 4А-4;</p> <p>4) Музей баявой славы: E-mail: war.polotsk@museum.by Адрас: Беларусь, Віцебская вобласць, г. Полацк, вул. Тусналобавай-Марчанка, 1;</p> <p>5) Музей беларускага кнігадрукавання: E-mail: book.polotsk@museum.by Адрас: Беларусь, Віцебская вобл., г. Полацк, вул. Ніжне-Пакроўская, 22;</p> <p>6) Музей-бібліятэка Сімяона Полацкага: E-mail: book.polotsk@museum.by Адрас: Беларусь, Віцебская вобл., г. Полацк, вул. Ніжне-Пакроўская, 22;</p>	
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					<p>7) Музей гісторыі архітэктурны Сафійскага сабора: E-mail: sophia.polotsk@museum.by Адрас: Беларусь, Віцебская вобласць, г. Полацк, вул. Замкавая, 1;</p> <p>8) Музей-кватэра Героя Савецкага Саюза З. М. Тусналобавай-Марчанка: E-mail: war.polotsk@museum.by Адрас: Беларусь, Віцебская вобласць, г. Полацк, вул. 23 гвардзейцаў, 1;</p> <p>9) Музей традыцыйнага ручнога ткацтва Паазер'я: E-mail: tkach.polotsk@museum.by Адрас: Беларусь, Віцебская вобл., г. Полацк, вул. Войкава, 1;</p> <p>10) Прыродна-экалагічны музей: E-mail: ecology.polotsk@museum.by Адрас: Беларусь, Віцебская вобласць, г.</p>	
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					Полацк, вул. Ф. Скарыны, 21; 11) Стацыянарная выстава “Прагулка па Ніжне-Пакроўскай”: Электронны адрас: walk.polotsk@museum.by ; 12) Гісторыка-культурны комплекс “Поле ратнай славы”		
2.		Установа культуры “Віцебскі абласны краязнаўчы музей” (УК “ВАКМ”)	Комплексны	Віцебскі абласны выканаўчы камітэт	210026, г. Віцебск, вул. Леніна, 36; тэл: 8 (0212) 66-47-12; сайт: http://ratusha-vit.by/ эл. пошта: vokm2006@mail.ru . Філіялы: 1) Масацкі музей: г. Віцебск, вул. Леніна, 32; тэл: 8 (0212) 33-62-89, 33-63-01; 2) Музей гісторыі прыватнага калекцыянавання: г. Віцебск, вул. Фрунзе, 13; тэл: 8 (0212) 60-15-21; 3) Музей-сядзіба І. Я. Рэпіна “Здраўнёва”: г.п. Руба (16 км ад Віцебску); тэл: 8 (0212) 69-19-91, 69-24-62; эл. пошта: usadba_zdravnevo@tut.by	З 10.00 да 18.00	

					4) Экспазіцыя “Памяці патрыэтаў Віцебшчыны”: вул. Крылова, 7		
3.		Дзяржаўная ўстанова «Бешанковіцкі раённы гісторыка-краязнаўчы музей» (Бешанковіцкі раённы гісторыка-краязнаўчы музей)	Гістарычны	Бешанковіцкі раённы выканаўчы камітэт	211361, Беларусь, Віцебская вобл., г.п. Бешанковічы, вул. Валадарскага, 6; Тэлефон: + 375 2131 42183; эл. пошта: bshenkovichimuzei@mail.ru	З 9.00 да 18.00; Выхадны – панядзелак.	
4.		Навукова-даследчая ўстанова культуры "Браслаўскае раённае аб'яднанне музеяў" (Браслаўскае раённае аб'яднанне музеяў)	Комплексны	Браслаўскі раённы выканаўчы камітэт	211969, Віцебская вобл., г. Браслав. вул. Энгельса, 39; Тэлефон: +375 2153 65191, +375 2153 65062; эл. пошта: bras-muzeum@tut.by , braslav@museum.by Філіялы: 1) Комплекс “Дом рамёстваў”: музей традыцыйнай культуры – г. Браслаў, вул. Гагарына, 7а, тэл. 802153 65318, эл. адрас bras-muzeum@tut.by ; 2) гасцініца “Заездны двор” – г. Браслаў, вул. Гагарына, 7а,	З 9.00 да 18.00; Выхадны – панядзелак.	

					тэл. 802153 65117, bras-muzeum@tut.by 3) Музейнае фондасховішча – г.Браслаў, вул. Пушкіна,9. Тэл. 802153 65296, эл. адрас bras- muzeum@tut.by		
5.		Дзяржаўная ўстанова «Бягомльскі музей народнай славы» (Бягомльскі музей народнай славы)	Краязнаўчы	Докшыцкі раённы выканаўчы камітэт	211730, Беларусь, Віцебская вобл., Докшыцкі р-н, г.п. Бягомль, вул. Савецкая, 17; Тэлефон: +375 2157 33298; эл. пошта: begoml@museum.by , muzejbegoml@tut.by ; Філіял: «Мемарыяльны комплекс „Праклён фашызму“ „Шунеўка“»	З 9.00 да 18.00; Выхадны – панядзелак, нядзеля.	
6.		Дзяржаўная ўстанова культуры «Верхнядзвінскі гісторыка-краязнаўчы музей» (Верхнядзвінскі гісторыка-краязнаўчы музей)	Комплексны	Верхнядзвінскі раённы выканаўчы камітэт	211631, Віцебская вобл., г. Верхнядзвінск, вул. Ленінградская, 43; Тэлефон: +375 2151 52303; эл. пошта: Drissa- museum@mail.ru ; Філіял: «Валынецкі краязнаўчы музей імя І.Д. Чэрскага» ДУК «Верхнядзвінскі гісторыка-краязнаўчы	Аўторак-пятніца: 10:00 – 18:00, без перапынку. Субота-нядзеля: 9:00 – 15:00, без перапынку. Панядзелак – выхадны . Аўторак-субота: 09:00 –18:00, перапынак 13:00 -14:00. Нядзеля,	

					музей»:211610 Віцебская вобласць, Верхнядзвінскі раён, аг.Валынцы, вул.Меліяратараў,1 Тэл. 8 (02151) 59309. Эл. пошта: muzey1995@yandex.by	панядзелак – выхадны.	
7.		Установа культуры "Віцебскі абласны музей Героя Савецкага Саюза Міная Піліпавіча Шмырова" (ВАМ Героя Савецкага Саюза М. П. Шмырова)	Мемарыяльны	Віцебскі абласны выканаўчы камітэт	210026, г. Віцебск, вул. Чэхава, 4, тел. (0212) 485015, 485168, эл. пошта: shmurev@yandex.ru, вэб-сайт: http://shmyrev.museum.b y Філіял: 210026, г. Віцебск, вул. Чэхава, 7	З 8.00 да 19.00; Без выхадных.	
8.		Установа культуры «Віцебскі гарадскі музей воінаў- інтэрнацыяналістаў» (Віцебскі музей воінаў- інтэрнацыяналістаў)	Гістарычны	Віцебскі гарадскі выканаўчы камітэт	210032, Беларусь, Віцебск, вул. Воінаў- Інтэрнацыяналістаў, д. 20; Тэлефон: +375 212 573972; +375 212 638253; эл. пошта: musey- afgan@mail.ru	Пн-пт: 10.00-18.00; сб-ндз: 09.00-17.00.	
9.		Дзяржаўная ўстанова «Віцебскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей» (ДУ «ВРГКМ»)	Комплексны (гісторыка- краязнаўчы)	Віцебскі раённы выканаўчы камітэт	211319 Беларусь, Віцебская вобл., аг. Акцябрская, вул. Сонечная, 1а Тэлефон: +375 212 200336; эл. пошта: vrgkm2004@gmail.com, vrgkm@museum.by	З 10.00 да 18.30; Выхадны – панядзелак.	

10.		Установа культуры “Музей “Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва” (УК “Музей “ВЦСМ”)	Мастацтвазнаўчы	Адзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага гарвыканкама	<p>210023, г. Віцебск, пр. Фрунзе, 11; Тэлефон: +375 2123 60293, +375 2123 69251; +375 2123 70763 (факс); сайт: art-center.by эл. пошта: art_center@rambler.ru</p> <p>Філіялы: 1) Выставачная зала – г.Віцебск, вул.Белабародава, 5, тэл. 8 0212 58 48 94; art_center@rambler.ru 2) “Арт-прастора “Талстога, 7” – г.Віцебск, вул.Талстога, 7, тэл. 8 0212 61 74 55; art_center@rambler.ru; 3) Выставычная зала – г.Віцебск, пр.Фрунзэ, 11 4) “Музей гісторыі Віцебскай народнай мастацкай вучэльні” – г.Віцебск, вул. Марка Шагала, 5а (на рэканструкцыі)</p>	<p>З 14.00 да 17.30; Выхадныя – нядзеля, панядзелак.</p> <p>1) З 10.00-18.00, без перапынку; выхадны - панядзелак 2) З 10.00-18.00, без перапынку; выхадныя – панядзелак, аўторак 3) З 10.00-18.00.ю выхадныя – панядзелак, аўторак</p>	
11.		Установа культуры «Гарадоцкі раённы краязнаўчы музей» (Гарадоцкі раённы краязнаўчы музей)	Комплексны	Бюро Гарадоцкага райкома партыі і выканкам раённага Савета дэпутатаў працоўных; Гарадоцкі раённы выканаўчы камітэт	211573, Беларусь, Віцебская вобл., г. Гарадок, вул. Вароўскага, 3; Тэлефон: +375 2139 41849;	З 9.00 да 18.00; Выхадны – панядзелак.	

					эл. пошта: haradok@museum.by, gorodok_musey@tut.by		
12.		Установа культуры «Мастацка-этнаграфічны музей імя Я.Н. Драздовіча» (МЭМ)	Гістарычны	Шаркаўшчынскі раённы выканаўчы камітэт	211924, Беларусь, Віцебская вобл., Шаркаўшчынскі р-н, аг. Германавічы, вул. Школьная; Тэлефон: +375 2154 39293; эл. пошта: germanovichi@mail.ru	З 8.00 да 17.00.	
13.		Дзяржаўная ўстанова культуры «Глыбоцкі гісторыка-этнаграфічны музей» (Глыбоцкі гісторыка-этнаграфічны музей)	Комплексны	Глыбоцкі раённы выканаўчы камітэт	211800, Віцебская вобл., г. Глыбокае, вул. Энгельса, 24; Тэлефон: +375 2156 23370, +375 2156 23828 (факс); сайт: http://glubmusej.by/be/ эл. пошта: glubmusej@tut.by; Філіял: Культурна-дэндралагічны комплекс вёскі Мосар: 211807, Рэспубліка Беларусь, Віцебская вобл., Глыбоцкі р-н, в. Мосар	Пн-пт: 8.00-18.00, сб-нд: 9.00 –18.00, абедзены перапынак 13.00 –14.00	
14.		Установа культуры «Лепельскі раённы краязнаўчы музей» (Лепельскі раённы краязнаўчы музей)	Комплексны	Савет Міністраў БССР (Установы культуры “Лепельскі раённы краязнаўчы музей” –	211174, Віцебская вобл., г. Лепель, вул. Калініна, д. 66; Тэлефон: +375 2132 41790;	З 10.00 да 18.00; Выхадны – панядзелак.	

				Лепельскі гарвыканкам)	эл. пошта: museum-lepel@rambler.ru		
15.		Установа культуры «Лёзненскі ваенна-гістарычны музей» (Лёзненскі ваенна-гістарычны музей)	Гістарычны	Лёзненскі раённы выканаўчы камітэт	211220, Беларусь, Віцебская вобл., г.п. Лёзна, вул. Леніна, 88; Тэлефон: +375 2138 41984; эл. пошта: musliozno@rambler.ru	З 9.00 да 18.00; Выхадны – панядзелак.	
16.		Дзяржаўная ўстанова культуры «Міёрскі гісторыка-этнаграфічны музей» (Міёрскі гісторыка-этнаграфічны музей)	Гістарычны	Міёрскі раённы выканаўчы камітэт	211287, Беларусь, Віцебская вобл., г. Міёры, вул. Школьная, 16А; Тэлефон: +375 2152 41915; эл. пошта: miory-musej@yandex.ru	З 8.00 да 18.00; Выхадны – субота. Нядзеля – з 9.00 да 18.00.	
17.		Установа культуры «Музей гісторыі і культуры горада Наваполацка» (Музей гісторыі і культуры горада Наваполацка)	Краязнаўчы	Наваполацкі гарадскі выканаўчы камітэт	211446, Беларусь, Віцебская вобл., г. Наваполацк, вул. Моладзёжная, д. 45, корпус 3; Тэлефон: +375 214 510302; +375 214 510516; эл. пошта: museumnovopolotsk@yandex.ru Філіял: Выставачная зала: вул.Юбілейная, 1	З 10.00 да 18.00; Без выхадных.	
18.		Установа культуры «Музей Марка Шагала ў Віцебску» (Музей Марка Шагала)	Мастацкі, мемарыяльны	Віцебскі гарадскі выканаўчы камітэт	210026, г. Віцебск, вул. Путна, 2; Тэлефон: +375 212 360387, 363468; сайт: http://chagal-vitebsk.com/	З 11.00 да 19.00 Выхадныя: панядзелак (з 01.04. па 30.09.); панядзелак, аўторак (з 01.10. па 31.03.)	

					Дом-музей Марка Шагала: г. Віцебск, вул. Пакроўская, 11		
19.		Установа культуры «Музейны комплекс гісторыі і культуры Аршаншчыны» (МКГКА)	Комплексны	Аршанскі гарадскі выканаўчы камітэт	<p>211391, Беларусь, Віцебская вобл., Орша, вул. Леніна, 6А; Тэлефон: +375 216 444596, 212052; эл. пошта: muze94@mail.ru;</p> <p>Філіялы:</p> <p>1) Аршанская гарадская мастацкая галерэя В.А. Грамыка: г. Орша, вул. Леніна, 6А;</p> <p>2) Аршанскі мемарыяльны музей Канстанціна Сяргеевіча Заслонава: г. Орша, вул. Малакова, 9;</p> <p>3) Аршанскі музей гісторыі і культуры горада: г. Орша, вул. Леніна, 9;</p> <p>4) Аршанскі музей драўлянай скульптуры разьбяра С.С. Шаўрова: г. Орша, вул. Красіна, 26;</p> <p>5) Аршанскі музей Уладзіміра</p>	<p>1) 3 10.00 да 18.00; Выхадны – нядзеля;</p> <p>2) 3 10.00 да 18.00; Выхадны – панядзелак;</p> <p>3) 3 10.00 да 18.00; Выхадны – панядзелак;</p> <p>4) 3 10.00 да 18.00; Выхадны – нядзеля;</p> <p>5) 3 10.00 да 18.00; Выхадны – панядзелак;</p> <p>6) 3 10.00 да 18.00; Выхадны – панядзелак.</p>	

					<p>Караткевіча: г. Орша, вул. Леніна, 26;</p> <p>6) Аршанскі этнаграфічны музей «Млын»: г. Орша, вул. Замкавая, 2А;</p> <p>7) Аршанскі мемарыяльны комплекс «Кацюша».</p>		
20.		Дзяржаўная ўстанова «Пастаўскі раённы краязнаўчы музей» (ДУ «ПРКМ»)	Комплексны	Пастаўскі раённы выканаўчы камітэт	<p>211875, Віцебская вобл., г. Паставы, пл. Леніна, 11/2; Тэлефон: +375 2155 41796; эл. пошта: pastawy.muzej@yandex.by guprkm@gmail.com</p> <p>Філіял: г. Паставы, вул. Савецкая, д. 73</p>	<p>Аўторак-пятніца: 9.00-18.00 Субота-нядзеля: 10.00-18.00 Панядзелак - выхадны</p>	
21.		Установа культуры «Музей баявой садружнасці» (Музей баявой садружнасці)	Гістарычны	ЦК КПБ	<p>211471, Віцебская вобласць, г.п. Расоны, вул. Савецкая, 10а; Тэлефон: +375 2159 42049, +375 2159 41367; эл. пошта: museum-rossoni@tut.by</p>	<p>З 8.00 да 17.00; Выхадны – панядзелак.</p>	
22.		Дзяржаўная ўстанова культуры «Сенненскі гісторыка-краязнаўчы музей» (Сенненскі гісторыка-краязнаўчы музей)	Комплексны	Сенненскі раённы выканаўчы камітэт	<p>211117, Віцебская вобл., Г. Сянно, вул. Савецкая, 13; Тэлефон: +375 2135 41565; эл. пошта: muzey.senno@mail.ru</p>	<p>З 9.00 да 18.00; Выхадны - панядзелак.</p>	

23.		Дзяржаўная ўстанова «Талачынскі гісторыка-краязнаўчы музей» (Талачынскі гісторыка-краязнаўчы музей)	Комплексны	Талачынскі раённы выканаўчы камітэт	211091, Віцебская вобл., Г.Толочин, вул. Піянерская, д. 4; Тэлефон: +375 2136 21788; эл. пошта: muzei2001@mail.ru	З 9.00 да 18.00; Выхадны – панядзелак.	
24.		Установа культуры «Ушацкі музей народнай славы імя У. Е. Лабанка» (Ушацкі музей народнай славы імя У. Е. Лабанка)	Комплексны	Ушацкі раённы выканаўчы камітэт	211524, Віцебская вобл., Г.п. Ушачы, вул. Ленінская, 29; Тэлефон: +375 2158 27853, 27092; эл. пошта: muzeyushachi@mail.ru Філіял: 1) Сядзіба-музей Васіля Быкава; 2) Мемарыяльны комплекс „Прарыў“	Аўт-пт: З 9.00 да 18.00; Сб-нд: З 9.00 да 17.00; Выхадны – панядзелак.	
25.		Дзяржаўная ўстанова «Чашніцкі гістарычны музей» (Чашніцкі гістарычны музей)	Гістарычны	Бюро ЦК КПБ	211149, Віцебская вобласць, г. Чашнікі, пл. Свабоды, 1; Тэлефон: +375 2133 41135; эл. пошта: chasnikiistmysej@mail.ru	З 9.00 да 18.00; Выхадны – нядзеля.	
26.		Дзяржаўная ўстанова культуры «Шумілінскі гісторыка-краязнаўчы музей» (Шумілінскі гісторыка-краязнаўчы музей)	Комплексны	Міністэрства культуры БССР	211259, Віцебская вобл., г.п. Шуміліна, вул. Кароткіна, 12; Тэлефон: +375 2130 41191; эл. пошта: shumuz@mail.ru ;	З 10.00 да 19.00; Выхадны – панядзелак. З 10.00 да 18.00; Выхадны – панядзелак.	

					Філіял: Музей Обальскага камсамольскага падполля: Витебская обл., Шумілінскі р-н, г.п. Обаль, вул. Школьная, д. 1		
27.		Установа культуры «Мемарыяльны музей садавода-селекцыянера І. П. Сікоры» (Музей І. П. Сікоры)	Прыродазнаўч ы		Віцебская вобласць, Шаркаўшчынскі раён, в. Алашкі	З 8.00 да 17.00; Выхадныя – нядзеля, панядзелак.	

Гомельская вобласць

№ п/п	Дата ўключэння ў рэстр музеяў	Поўнае (скарочанае) найменне музея	Профіль (профілі) музея	Заснавальнік музея	Месца знаходжання музея, філіялаў музея, асобных экспазіцыйных і выставачных залаў	Рэжым работы музея	Заўвагі
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Дзяржаўная ўстанова “Лельчыцкі раённы краязнаўчы музей” (“Лельчыцкі раённы краязнаўчы музей”)	Комплексны	Лельчыцкі раённы выканаўчы камітэт	Гомельская вобласць, г.п.Лельчыцы, вул.Чырвонаармейская, 1; тэл: +375 2356 50323; эл. пошта: Lelchicymuzey@mail.ru , muzey@lelkult.by .	аўторак – нядзеля 8:30 – 17:30 выхадны - панядзелак	
2.		Дзяржаўная ўстанова культуры “Веткаўскі музей стараверства і беларускіх традыцый імя Ф.Р. Шклярова” (ВМСБТ)	Мастацкі (мастацтвазнаўчы)	Гомельскае абласное ўпраўленне культуры	Корпус № 1 Гомельская вобласць 247131 г. Ветка, Красная плошча, 5 (экспазіцыйныя, выставачныя залы); сайт: http://vetka-museum.by/ эл. пошта: vetkamuszej@rambler.ru ; Корпус № 2 Гомельская вобласць 247131 г.Ветка, Красная плошча, 13 (адміністрацыйны корпус)	з 09.00 да 18.00 (без перапынку) выхадны - панядзелак філіял музея ў г.Гомеле: з 10.00 да 18.00 (без перапынку) выхадны - панядзелак	

					філіял: 265000, г. Гомель, Плошча Леніна, 4 А	
3.		Дзяржаўная гісторыка-культурная ўстанова “Гомельскі палацава-паркавы ансамбль” (Гомельскі палацава-паркавы ансамбль)	Комплексны	Гомельскі абласны Савет дэпутатаў	г. Гомель, пл. Леніна ,4; тэл: +375 (232) 70-38-18 сайт: http://www.palacegomel.by/ эл. пошта: ansambl.rp@mail.ru	Аўторак – пятніца 11.00 – 19.00 субота, нядзеля, святочныя дні 10.00 – 18.00. Выхадны – панядзелак
4.		Установа “Добрушскі раённы краязнаўчы музей” (Добрушскі раённы краязнаўчы музей)	Гістарычны	Добрушскі раённы выканаўчы камітэт	Гомельская вобласць, г. Добруш, вул. кн. Ф.І.Паскевіча, 1; тэл: +375 (233) 3-28-37; эл. пошта: dobmuseum@mail.ru	Аўторак- нядзеля, (8:30 – 17:30) панядзелак -выхадны
5.		Дзяржаўная ўстанова культуры "Краязнаўчы музей г.Ельска" (Краязнаўчы музей г.Ельска)	Краязнаўчы	Ельскі раённы выканаўчы камітэт	Гомельская вобл., г.Ельск, вул.Дзяржынскага,1; тэл: +375 (2354) 21615 эл. пошта: elsk-muz@tut.by ; Выставачная зала - г.Ельск, вул. Ленінская,31	Зімовы перыяд: 8.30-17.30; перапынак 13.00-14.00; выхадны -панядзелак Летні перыяд: 10-00-19.00; перапынак 13.00- 14.00; выхадны - панядзелак
6.		Дзяржаўная ўстанова культуры «Жлобінскі гісторыка-краязнаўчы музей» (Жлобінскі гісторыка-краязнаўчы музей)	Комплексны	Жлобінскі раённы выканаўчы камітэт	Рэспубліка Беларусь, Гомельская вобласць, г.Жлобін, вул. Першамайская, 85; Тэлефон: +375 2334 22201, +375233430845; эл. пошта: zhlobin.muzei@yandex.ru	Штодзённа з 9:00 да 18:00 Без перапынку на обед Штодзённа з 8:00 да 17:00 Без перапынку на обед

					Філіял «Чырвоны Бераг», Жлобінскі раён, в. Чырвоны Бераг, вул. Ісаева, 14	
7.		Дзяржаўная ўстанова культуры “Кармянскі раённы мемарыяльны музей П.М.Лепяшынскага” (ДУК “Кармянскі раённы мемарыяльны музей П.М.Лепяшынскага”)	Гістарычны	Кармянскі раённы выканаўчы камітэт	247172 Гомельская вобласць, Кармянскі раён, агр. Ліцвінавічы, вул. Сялянская, 9а; Тэлефон: +375 233794319; эл. пошта: muzeeblog@tut.by	Аўторак-субота з 9.00 да 18.00, без перапынку на абед нядзеля-панядзелак-адпачынак
8.		Дзяржаўная ўстанова культуры “Мазырскі аб’яднаны краязнаўчы музей” (“Мазырскі аб’яднаны краязнаўчы музей”)	Комплексны (гістарычны, этнаграфічны, мастацтвазнаўчы, ваенны, прыродазнаўчы)	Палескі абласны савет дэпутатаў	г. Мазыр, вул. Гара Камунараў, 8; Тэлефон: +375(236)324715, 324662; эл. пошта: mozyr_muzeu@mail.ru ; 1) філіял Музей народнай культуры Мазыршчыны “Палеская веда”: г. Мазыр, вул. Камсамольская, 15 2) Выставачная зала: вул. Савецкая, 132 3) філіял Музей-майстэрня мастака-кераміста М.М. Пушкара: г. Мазыр, вул. Я. Коласа, 1а	8.30-18.00 Выхадны дзень – панядзелак філіял (Музей народнай культуры Мазыршчыны “Палеская веда”): 8.30-18.00 Выхадны дзень – нядзеля, панядзелак Выставачная зала (вул. Савецкая, 132): 8.30-18.00 Выхадны дзень – панядзелак, аўторак філіял (Музей партызанскай славы ў в. Раманаўка): 10.00-18.00 Выхадны дзень – нядзеля, панядзелак

					4) філіял Музей партызанскай славы ў в. Раманаўка: в. Раманаўка, Мазырскі р-н		
9.		Дзяржаўная ўстанова культуры “Калінкавіцкі краязнаўчы музей” (Калінкавіцкі краязнаўчы музей)	Комплексны	Калінкавіцкі раённы выканаўчы камітэт	Гомельская вобл., г. Калінкавічы, вул. Карла Маркса, 14/2; Тэлефон: +375 (2345) 40901, +375 (2345) 40900; эл. пошта: myzklm@mail.ru	Летні перыяд: з 10.00 да 19.00; Зімовы перыяд: з 9.00 да 18.00; Выхадны - панядзелак	
10.		Дзяржаўная ўстанова культуры «Нараўлянскі гісторыка-этнаграфічны музей»	Комплексны	Нараўлянскі раённы выканаўчы камітэт	г. Нароўля, вуліца Кастрычніцкая, 12; Тэлефон: +375 235522805; эл. пошта: museum1995@mail.ru	8.00-18.00 штодзённа, без выхадных дзён	
11.		Музей «Гісторыі Нараўляншчыны»	Гісторыка - краязнаўчы	Нараўлянскі раённы аддзел адукацыі	г. Нароўля, вуліца Кастрычніцкая, 35	9.00-16.00 Пан.– пятн.; 9,00-14.30 Субота. Выхадны- нядзеля	
12.	11.02.2016	Дзяржаўная ўстанова культуры “Петрыкаўскі гісторыка-краязнаўчы музей” (“Петрыкаўскі гісторыка-краязнаўчы музей”)	Краязнаўчы	Петрыкаўскі раённы выканаўчы камітэт	Рэспубліка Беларусь, 247940, Гомельская вобласць, г. Петрыкаў, вул. Гагарына д.20; Тэлефон: +375 2350 52922; эл. пошта: petrmyzeum@tut.by ; Аддзел нацыянальнага героя дзеда Талаша і партызанскага руху на	з 9.00 да 18.00 без перапынку на абед Выхадны: нядзеля, панядзелак Санітарны дзень: апошні аўторак месяца	

					Петрыкаўшчыне - Рэспубліка Беларусь, 247905, Гомельская вобласць, Петрыкаўскі раён, в. Навасёлкі, вул. Набарэжная		
13.		Дзяржаўная ўстанова культуры “Рагачоўскі музей Народнай Славы” (Рагачоўскі музей Народнай Славы)	Гістарычны	Свярдлоў Самуіл Манусавіч (былы сакратар Рагачоўскага падпольнага райкома партыі)	247673 Гомельская вобл., г. Рагачоў, вул. Леніна, 58; Тэлефон: +375 233942786; эл. пошта: muzeins@tut.by , rogmuseum@yandex.ru ; Філіял: 247264 Гомельская вобл., Рагачоўскі раён, пасёлак Ільч, вул. Школьная, 7	Пн – 8.30-13.00 – 14.00-17.30, аўт-пт – 8.30-18.00, сб-ндз – 9.00-18.00	
14.	14.12.2017	Дзяржаўная ўстанова культуры «Светлагорскі гісторыка-краязнаўчы музей» (Светлагорскі гісторыка-краязнаўчы музей)	Гісторыка- краязнаўчы	Светлагорскі раённы выканаўчы камітэт	247434, вул. Зялёная, 1, г. Светлагорск, Гомельская вобласць; Тэлефон: +375 234271219, +375 2342 54856; факс: +375 2342 54259; эл. пошта: svet_muz@tut.by ; Філіял «Памятны знак у гонар аперацыі «Баграціён» часоў Вялікай Айчыннай вайны». 247410, 71-ы км Рэспубліканскай дарогі	Рэжым працы для наведвальнікаў з 1 кастрычніка па 30 красавіка 10.00 – 18.00 з 1 мая па 30 верасня 10.00 – 19.00	

					Р-31 Бабруйск-Мазыр, Мікалаеўскі сельскі Савет, Светлагорскі р- н, Гомельская вобласць Філіял у н. п. Чыркавічы 247410, вул. Савецкая, 100 Светлагорскі р-н, Гомельская вобласць		
15.	14.12.2017	Дзяржаўная ўстанова культуры “Светлагорская карцінная галерэя імя Германа Пранішнікава” (ДУК “Светлагорская карцінная галерэя “Традыцыя” ім. Г. Пранішнікава”)	Мастацтвазнаўчы	Светлагорскі раённы выканаўчы камітэт	м-н Першамайскі, 65 г. Светлагорск Гомельскай вобласці; Тэлефон: +375 2342 38656; эл. пошта: tradiziya.svet@tut.by	Аўторак-субота: з 10.00 да 19.00 Нядзеля: з 11.00 да 15.00 панядзелак: выхадны	
16.		Дзяржаўная ўстанова культуры “Цэнтр гісторыі і культуры Акцябрскага раёна”, (Цэнтр гісторыі і культуры Акцябрскага раёна)	Комплексны	Акцябрскі раённы выканаўчы камітэт	Гомельская вобласць, г.п. Акцябрскі, вул. Савецкая, 2; Тэлефон: +375 2357 53582; эл. пошта: centrhistory@tut.by ; філіял “Карцінная галерэя імя Дробава Л.М.” Гомельская вобласць, г.п. Акцябрскі, вул. Фрунзэ, 6	9.00 – 18.00, аўторак – субота, вых. дні: нядзеля, панядзелак	
17.		Дзяржаўная ўстанова культуры “Брагінскі	Комплексны	Брагінскі раённы выканаўчы камітэт	247632, Гомельская вобл., г. Брагін, вул.	З 9.00 да 18.00;	

		гістарычны музей з карціннай галерэяй” (Брагінскі гістарычны музей з карціннай галерэяй)			Савецкая, 79; Тэлефон: +375 (2344) 21121; эл. пошта: museum_87@mail.ru	Выхадны – панядзелак.	
18.		Дзяржаўная ўстанова культуры “Буда-Кашалёўская карцінная галерэя імя Я. Я. Маісеенкі” (Буда-Кашалёўская карцінная галерэя ім. Я. Я. Маісеенкі)	Мастацкі	Буда-Кашалёўскі раённы выканаўчы камітэт	247350, Гомельская вобл., г. Буда-Кашалёва, вул.Камсамольская, 4; Тэлефон: +375(2336)21 508; эл. пошта: moiseenko@museum.by ; 80233621508@mail.ru	З 10.00 да 19.00; Выхадныя – нядзеля, панядзелак.	
19.		Установа “Гомельскі абласны музей ваеннай славы” (Гомельскі абласны музей ваеннай славы)	Гістарычны	Гомельскі абласны выканаўчы камітэт	246050, Беларусь, г.Гомель, вул. Пушкіна 5; Тэлефон: +375 232 34-11-29; эл. пошта: voenmus@tut.by , buxvoenmuz@yandex.ru г.Гомель, вул. Пушкіна 1;	з 01.10 да 30.04: 10.00 - 18.00 з 01.05 да 30.09: 11.00 - 19.00	
20.		Дзяржаўная ўстанова “Карцінная галерэя Г. Х. Вашчанкі” (ДУ “Карцінная галерэя Г. Х. Вашчанкі”)	Мастацкі	Гомельскі гарадскі выканаўчы камітэт	г. Гомель, вул. Карповіча, 4, тэл.(+232) 337-941, 337-942 факс (+232) 337-940 http://vaschenko.by Е-mail: art_gallery@tut.by Філіял: г. Гомель, пр. Леніна, 43, (+232) 34-26-46	З 10.00 да 19.00 штодзённа	

					(+232) 34-26-47	
21.		Дзяржаўная ўстанова культуры “Музей бітвы за Днепр” (Музей бітвы за Днепр)	Гістарычны	Лоеўскі раённы выканаўчы камітэт	247095, Гомельская вобласць, г.п. Лоеў, вул. Савецкая, 3; Тэлефон: +375-2347-503-39; эл. пошта: loevmbzd@mail.gomel.by	У летні час (1 чэрвеня – 31 жніўня): аўторак, серада, чацверг, пятніца: 08.30-19.00; субота, нядзеля: 10.00-19.00; выхадны: панядзелак; У зімовы час (1 верасня – 31 мая): аўторак, серада, чацверг, пятніца: 08.30-18.00; субота, нядзеля: 9.00-18.00; выхадны: панядзелак;
22.		Дзяржаўная ўстанова “Музей гісторыі горада Гомеля” (ДУ “Музей гісторыі горада Гомеля”)	Гістарычны	Гомельскі гарадскі выканаўчы камітэт	246050, Гомель, вул. Пушкіна, 32; Тэлефоны: +375 232 755843, +375 232 751617; эл. пошта: mushistory@tut.by Філіял: Экспаціцыйны аб’ект “Музей гісторыі друку і фатаграфіі Гомельшчыны”: г. Гомель, вул. Камунараў, 7	Музей: Пн.: 8.30 – 17.30; аўт.-птн.: 8.30 – 18.00; субота – нядзеля: 10.00 – 18.00 Экспаціцыйны аб’ект: Аўт.-сб.: 10.00-18.00, вых. – нядз., пн.
23.		Установа культуры “Рэчыцкі краязнаўчы музей” (Рэчыцкі краязнаўчы музей)	Комплексны	Рэчыцкі раённы савет дэпутатаў	247500, Гомельская вобласць, г. Рэчыца, вул. Пралетарская, 2; Тэлефон: +375 2340	Летні перыяд – з 10.00 да 19.00; Зіmnі перыяд – з 9.00 да 18.00.

					<p>21382, +375 2340 28940; эл. пошта: rechitsamuzei@mail.ru;</p> <p>Філіял:</p> <p>1) «Ровенскаслабодскі гісторыка-культурны мемарыяльны музей „Памяць“»: в. Ровенская Слабада, Рэчыцкі р-н, Гомельская вобл.</p> <p>2) Карцінная галерэя ім. А.А.Ісачова – вул. Наберажная, д.11, г. Рэчыца, Гомельская вобласць, Рэспубліка Беларусь, 247500</p>	<p>Выхадны – панядзелак.</p> <p>1) 3 9.00 да 18.00. Выхадны – нядзеля, панядзелак.</p>	
24.	2013 г.	Дзяржаўная ўстанова культуры “Тураўскі краязнаўчы музей” (ДУК “Тураўскі краязнаўчы музей”)	Комплексны	Максім Емяльянавіч Бруй	<p>247980, вул. Кірава, 21, г. Тураў, Жыткавіцкі р-н, Гомельская вобл. тэл/факс: (8 02353) 75 3 75; e-mail: turovmuzei@mail.ru;</p> <p>Філіял: Археалагічны комплекс “Замкавая гара” - 247980, вул. Ленінская, 1а, г. Тураў, Жыткавіцкі р-н, Гомельская вобл.</p>	3 9.00 да 18.00	

25.		Хойніцкі раённы краязнаўчы музей	Комплексны	Хойніцкі раённы выканаўчы камітэт	247622, Гомельская вобласть, г. Хойнікі, вул. К. Маркса, 19; Тэлефон: 8 (02346) 2- 50-75; Філіялы: 1) «Дом-музей І. П. Мележа» у аг. Глінішча; тэл: 8 (02346) 2-43-24; 2) «Музей „Трагедыі Чарнобыля“» у аг. Судкова	З 9.00 да 18.00; Выхадны – панядзелак.	
26.		Дзяржаўная ўстанова культуры “Чачэрскі гісторыка- этнаграфічны музей” (ДУК “ЧГЭМ”)	Гістарычны	Шыпенка Яўгенія Антоняўна	247152, Гомельская вобласць, г. Чачэрск, вул. Леніна, 4; Тэлефон: +375 2332 32838; эл. пошта: chechersk- museum1@mail.ru , chechersk- museum@mail.gomel.by Выставачная зала: г. Чачэрск, вул. Першамайска, 2	Панядзелак –пятніца: з 8:30 да 17:30 суббота-нядзеля: з 10:00 да 16:00 гадзін	Пагадзінн ы рэжым працоўнаг а часу, выхадных дзён рэгулюец ца штомесяц з улікам прад'яўля ных заказаў і заявак
27.		Дзяржаўная ўстанова “Гомельскі гісторыка- краязнаўчы музей” (Гомельскі гісторыка- краязнаўчы музей)		Міністэрства культуры БССР	Гомельскі раён, а/г Пакалюбічы, вул. Аляксандраўка, 3; Тэлефон: +375 (232) 92-42-11; эл. пошта: pokolmuzei@mail.ru	З 10.00 да 19.00; (14.00 – 15.00 – перапынак). Выхадны – нядзеля, панядзелак.	

Гродзенская вобласць

№ п/п	Дата ўключэння ў рэестр музеяў	Поўнае (скарочанае) найменне музея	Профіль (профілі) музея	Заснавальнік музея	Месца знаходжання музея, філіялаў музея, асобных экспазіцыйных і выставачных залаў	Рэжым работы музея	Заўвагі
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Установа Культуры “Свіслацкі гісторыка – краязнаўчы музей”	Комплексны	Свіслацкі раённы выканаўчы камітэт	231960, Рэспубліка Беларусь, Гродзенская вобласць, г.Свіслач, вул. Леніна, 8; Тэлефон: +375 151333292; эл. пошта: muzey-svisloch@tut.by	9.00-18.00 аўторак-нядзеля	
2.		Установа культуры "Мастоўскі дзяржаўны музей "Лес і чалавек" (Мастоўскі дзяржаўны музей "Лес і чалавек")	Комплексны	Мастоўскі раённы выканаўчы камітэт	г. Мастоў, вул. Савецкая 36-3, Гродзенская вобласць; Тэлефон: +375 151532044; сайт: http://xn----f1ejcbrubf7a4a5f.xn--90ais/ эл. пошта: mosty_muzey@tut.by	Пн. - пт. - 9.00.-18.00., сб. - нд. - 9.00.-17.00..	
3.		Установа культуры "Гудзевіцкі дзяржаўны літаратурна-краязнаўчы музей" (Гудзевіцкі літаратурна-краязнаўчы музей)	Комплексны	Мастоўскі раённы выканаўчы камітэт	аг.Гудзевічы, вул.Цэнтральная,7 Мастоўскі раён Гродзенская вобласць; Тэлефон: +375 1515 1538782; сайт: http://gudmuz.by/ эл. пошта: gudevichi_muzey@mail.ru	Пн. - пт. - 9.00.-18.00., сб. - нд. - 9.00.-17.00 (зімовы перыяд) 10.00 18.00 (летні перыяд)	
4.	12.12.2017	Установа «Музей	Комплексны	Міністэрства	231444, Гродзенская	з 10.00 да 18.00	

		«Замкавы комплекс «Мір» (Музей «Замкавы комплекс «Мір»)		культуры Рэспублікі Беларусь	вобласць, Карэліцкі раён, вул. Чырвонаармейская, 2; Тэлефон: (8 01596) 28 2 70; сайт: http://mirzamak.by/ эл. пошта: info@mirzamak.by	штодзённа (у турыстычны сезон з 10.00 да 19.00)	
5.		Установа культуры “Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей” (Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей)	Комплексны	Археалаг і краязнаўца Ю. Ядкоўскі	230023, Рэспубліка Беларусь, г. Гродна, вул. Замкавая 20; 8 (0152) 74-08-33; сайт: http://museum-grodno.by/be/ эл. пошта: grodno_museum@tut.by Філіялы: 1) Стары замак: г. Гродна, вул. Замкавая 22; 2) Музей Максіма Багдановіча: г. Гродна, вул. 1 мая, 10; 3) Музей гісторыі Гарадніцы: г. Гродна, вул. Ажэшка, 37.	З 10.00 да 18.00; Выхадны – панядзелак.	
6.		Установа культуры “Ашмянскі краязнаўчы музей імя Ф.К. Багушэвіча” (Ашмянскі краязнаўчы музей імя Ф.К. Багушэвіча)	Комплексны	Выканаўчы камітэт Маладзечанскага абласнога Савета народных дэпутатаў	231103, Гродзенская вобласць, г. Ашмяны, вул. Савецкая, 128; Тэлефон: 8 015 93 4 - 25-93; сайт: http://oshmuz.by/ эл. пошта: oshm_muzej@mail.ru	з 10.00 да 19.00 без перапынку на абед. Выхадны — панядзелак	
7.		Установа культуры “Ваўкавыскі ваенна-	Ваенна-гістарычны	Ваўкавыскі раённы выканаўчы камітэт	231900, Гродзенская вобл., г. Ваўкавыск,	З 9.00 да 18.00;	

		гістарычны музей імя П. І. Баграціёна” (УКВВГМ)			вул. Баграціёна, 10; тэл. 8-015-12-2-05-80; сайт: http://museum-bagrations.by/ эл. пошта: vlkmuzei@tut.by	Выхадны – панядзелак.	
8.		Установа культуры “Гродзенскі дзяржаўны музей гісторыі рэлігіі” (УК ГДМГР)	Гістарычны	Міністэрства культуры БССР	230025, г. Гродна, вул. Замкавая, 16; Тэлефон: +375 152742513; факс: +375 152745749; сайт: www.muzej.by эл. пошта: muzej-religii@tut.by Філіял: Экспазіцыя “З гісторыі Гродзенскіх яўрэяў” - 230025, г. Гродна, вул. Вялікая Траецкая, д. 59 А	З 10.00 да 18.00	
9.		Установа культуры “Дзятлаўскі дзяржаўны гісторыка-краязнаўчы музей” (Установа культуры “Дзятлаўскі музей”)	Комплексны	Дзятлаўскі раённы выканаўчы камітэт	231471, Гродзенская вобл., г. Дзятлава, вул. Першамайская, 12; Тэлефон: +375 156321341; эл. пошта: muzejd@mail.ru ; muzeydz@mail.grodno.by	З 9.00 да 17.00; Выхадны – панядзелак.	
10.		Установа культуры “Іўеўскі музей нацыянальных культур” (Іўеўскі музей нацыянальных культур)	Комплексны	Іўеўскі раённы выканаўчы камітэт	231337, Беларусь, Гродзенская вобласць, Іўеўскі раён, г. Іўе, вул. 17 Верасня, 9; Тэлефон: +375 1595 26896; эл. пошта: ivye-museum@tut.by	Серада – пятніца: 10.00 - 19.00, субота – нядзеля: 10.00 - 18.00 Выхадныя дні: панядзелак, аўторак	

11.		Установа культуры “Дом-музей Адама Міцкевіча ў Навагрудку” (УК “Дом-музей Адама Міцкевіча ў Навагрудку”)	Літаратурны	Грамадскі камітэт	Гродзенская вобласць, 231400 г. Навагрудак, вул. Леніна, д.1; Тэлефон: (01597) 232-67 (факс), 243-40 (каса) эл. пошта: mickiewicz@tut.by	З 9.00 да 18.00; Выхадны – панядзелак.	
12.		Установа культуры “Карэліцкі раённы краязнаўчы музей” (Карэліцкі музей)	Краязнаўчы	Карэліцкі раённы выканаўчы камітэт	231430, Гродзенская вобл., г. п. Карэлічы, вул. Савецкая, 19; Тэлефон: +375 159621175, +375 159620565; эл. пошта: grkr_muzey@mail.grodn o.by	З 9.00 да 18.00; Выхадны – нядзеля.	
13.		Дзяржаўная ўстанова “Лідскі гісторыка-мастацкі музей” (Лідскі гісторыка-мастацкі музей)	Комплексны	Лідскі раённы выканаўчы камітэт	вул. Перамогі, 37А, г. Ліда, Гродзенская вобл., 231291; Тэлефон: +375 154 532294, +375 154 521391, факс +375 154 525633; сайт: http://lixmuseum.by/be/galounaya/ эл. пошта: lixmuseum@mail.ru Філял: 231300, г. Ліда, вул. Замкавая,7 8(0154)53-05-52, 8(0154)52-56-33 (факс)	З 10.00 да 19.00;	
14.		Дзяржаўная гісторыка-культурная ўстанова “Музей-сядзіба М. К.	Комплексны	Смаргонскі раённы выканаўчы камітэт	Гродзенская вобл, Смаргонскі р-н, а.г. Залессе;	З 9.00 да 18.00; Выхадны – панядзелак.	

		Агінскага” (Музей-сядзіба М. К. Агінскага)			Тэлефон: 8(01592)4-57-86, 8(01592) 4-57-84; сайт: http://oginskizalesse.by/ эл. пошта: oginski-muz@tut.by	
15.		Установа культуры “Навагрудскі гісторыка-краязнаўчы музей” (УК НГКМ)	Комплексны	Гарадскі камітэт КПБ г.Навагрудка	Беларусь, Гродзенская вобласць, г.Навагрудак, вул. Гродзенская 2, 231400; Тэлефон: +375 1597 21470, +375 1597 22395; эл. пошта: ukngkm@mail.ru	З 9.00 да 18.00; Выхадны – панядзелак.
16.		Установа культуры “Слоніmsкі раённы краязнаўчы музей імя І. І. Стаброўскага” (Слоніmsкі раённы краязнаўчы музей імя І. І. Стаброўскага)	Комплексны (гістарычны, прыродазнаўчы)	Слоніmsкі раённы выканаўчы камітэт	231800, Гродзенская вобласць, г. Слоніms, плошча Леніна, 1; Тэлефон: +375 1562 63409; факс: +375 1562 63410; сайт: http://slmuz.by/ эл. пошта: slonimmuzey@mail.ru Філіял: г. Слоніms, вул. Савецкая, 10 тэл. 8 (01562) 6-61-00	З 9.00 да 18.00; Выхадны – панядзелак, аўторак.
17.		Установа культуры “Смаргонскі гісторыка-краязнаўчы музей” (СГКМ)	Комплексны (гістарычны, краязнаўчы)	Савет Міністраў БССР	231000, Гродзенская вобласць, г. Смаргонь, вул. Кутузава, 23; Тэлефон: +375 159234492, +375 159261990; факс: +375 159223380; сайт: http://museumsmorgon.by/	З 9.00 да 18.00; Выхадны – панядзелак.

					эл. пошта: museumsmorgon@tut.by		
18.		Дзяржаўная установа культуры "Музей Вавёркі ў Вялікай Бераставіцы" (ДУК "Музей Вавёркі ў Вялікай Бераставіцы")	Комплексны	Бераставіцкі раённы выканаўчы камітэт	г.п. Вялікая Бераставіца, вул.Савецкая, 17. (801511) 2-18-78, 2-28-27 Эл. пошта: berest_museumbelki@tut.by	З 9.00 да 18.00	
19.		Установа культуры "Астравецкі гісторыка-этнаграфічны музей" (УК "Астравецкі гісторыка-этнаграфічны музей")	Комплексны	Астравецкі раённы выканаўчы камітэт	г.Астравец, вул.Кастрычніцкая,д.1 Тэл. 801591 21148 Эл.пошта: ostrovec-museum@tut.by Філіял: Экспазіцыя "Дом Казіміра Сваяка" – Астравецкі раён, в. Барані	З 9.00 да 18.00 Вых. – панядзелак, аўторак.	

Мінская вобласць

№ п/п	Дата ўключэння ў рэестр музеяў	Поўнае (скарочанае) найменне музея	Профіль (профілі) музея	Заснавальнік музея	Месца знаходжання музея, філіялаў музея, асобных экспазіцыйных і выставачных залаў	Рэжым работы музея	Заўвагі
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Дзяржаўная ўстанова “Мінскі абласны краязнаўчы музей” (ДУ “МАКМ”)	Комплексны	Маладзечанскі абласны Савет дэпутатаў працоўных	222310, Мінская вобласць, г. Маладзечна, вул. Партызанская, д.3; Тэлефон: 8 (0176) 77 18 24; эл. пошта: makm2006@rambler.ru	Аўторак-нядзеля 10-00 –18-00, выхадны – панядзелак	
2.		Дзяржаўная ўстанова “Дзяржаўны мемарыяльны комплекс “Хатынь” (ДМК “Хатынь”)	Гістарычны	Прэзідыум ЦК КПБ	223110, Мінская вобласць, Лагойскі раён; Тэлефон: +375 177455787; сайт: http://khatyn.by/ эл. пошта: khatyn@mail.ru	Аўторак-нядзеля 8.30 – 18-00, выхадны – панядзелак	
3.		Дзяржаўная ўстанова “Барысаўскі аб’яднаны музей” (ДУ “Барысаўскі аб’яднаны музей”)	Краязнаўчы	Выканаўчы камітэт Мінскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных	222120, Мінская вобласць, г. Барысаў, пр. Рэвалюцыі, 67; Тэлефон: +375 177 73-25-23; эл. пошта: bormuseum@tut.by ; Экспазіцыя:	Аўторак-нядзеля 09.00 – 18.00, выхадны – панядзелак	

					Музей Народнай славы, Барысаўскі р-н, а/г Зембін		
4.		Дзяржаўная ўстанова “Івянецкі музей традыцыйнай культуры” (Івянецкі музей традыцыйнай культуры)	Комплексны	Савет Міністраў БССР	222370, Мінская вобласць, Валожынскі раён, г.п. Івянец, вул. Музейная, д. 2 і вул. Прамысловая, д. 33; Тэлефон: +375 72 53-5-41; эл. пошта: imtk@museum.by	Панядзелак- субота 09.00 – 18.00, выхадны – нядзеля	
5.		Дзяржаўная ўстанова “Валожынскі краязнаўчы музей”	Краязнаўчы	Валожынскі раённы выканаўчы камітэт	222357, Мінская вобласць, г. Валожын, вул. М.Горкага, д. 9; Тэлефон: +375 177255865; эл. пошта: muzeyv@mail.ru	Панядзелак-субота 09.00 – 18.00 выхадны – нядзеля	
6.		Дзяржаўная ўстанова “Вілейскі краязнаўчы музей” (ДУ “ВКМ”)	Краязнаўчы	Пастанова ЦК КПБ	224410, Мінская вобласць, г. Вілейка Экспазіцыя музея: г. Вілейка, пл. Свабоды, 8; Тэлефон: +375 1771 54147; сайт: http://vilmuseum.by/ эл. пошта: vil_museum@mail.ru; Выставачная зала: г. Вілейка, пл. Свабоды, 1	Аўторак-нядзеля 09.00 –17.00, выхадны – панядзелак, апошняя пятніца месяца – санітарны дзень	

7.		Дзяржаўная ўстанова “Капыльскі раённы краязнаўчы музей” (Капыльскі раённы краязнаўчы музей)	Гістарычны	Капыльскі раённы выканаўчы камітэт	223927, Мінская вобласць, г. Капыль, пл. Леніна, 4; Тэлефон: +375 171982055; эл. пошта: kopyl_muzeu@tut.by	Аўторак-нядзеля 08.00 – 18.00, выхадны – панядзелак	
8.		Дзяржаўная ўстанова “Музей гісторыі Клеччыны” (ДУ “Музей гісторыі Клеччыны”)	Гістарычны	Клецкі раённы выканаўчы камітэт	222531, Мінская вобласць, г. Клецк, вул. Гагарына, 6; Тэлефон: 8 01793 65 0 68; эл. пошта: muzeikletsk@tut.by; Аддзел экспазіцыі 222531, Мінская вобласць, г. Клецк, вул. Леніна, 5	Аўторак-нядзеля 09.00 – 18.00, выхадны – панядзелак	
9.		Дзяржаўная ўстанова культуры “Крупскі гісторыка-краязнаўчы музей” (Крупскі гісторыка- краязнаўчы музей)	Комплексны	Крупскі раённы выканаўчы камітэт	222001, Мінская вобласць, г. Крупкі вул. Зайцава, 5а; Тэлефон: +375 179657313; эл. пошта: krupki- museum@yandex.ru;	Аўторак-субота 09.00-18.00, выхадны – нядзеля, панядзелак	
10.		ДУК “Лагойскі гісторыка-краязнаўчы музей імя Канстанціна і Яўстафія Тышкевічаў”	Гісторыка- краязнаўчы	Лагойскі раённы выканаўчы камітэт	223141, Мінская вобласць, г. Лагойск, вул. Харчанка, 31; Тэлефон:+ 375 01774 53-8-42; эл. пошта: logmuseum2013@tut.by	Панядзелак-пятніца: 08.00-17.00, субота: 08.30-16.30, выхадны – нядзеля	

11.	Дзяржаўная ўстанова “Любанскі музей народнай славы” (Любанскі музей народнай славы)	Гістарычны	Любанскі раённы выканаўчы камітэт	Мінская вобласць, г. Любань, вул. Калініна, 2а; Тэлефон: +375 179455149; эл. пошта: natalia_sinyak@mail.ru	Аўторак-субота 09.00-18.00, выхадны – нядзеля, панядзелак	
12.	Дзяржаўная ўстанова "Гісторыка-культурны музей-запаведнік "Заслаўе" (ДУ ГКМЗ "Заслаўе") а) Музейна-выставачны комплекс б) Этнаграфічны комплекс “Млын” (млын, свіран, хата завознікаў) в) “Кузня” г) Дзіцячы музей міфалогіі і лесу д) музей “ДОТ”	Комплексны	Савет Міністраў БССР	Мінская вобласць, г. Заслаўе, вул. Рынкавая, 8а (адміністрацыйны будынак); Тэлефон: +375 17 544 11 52, факс: +375 17 544 11 69; сайт: http://www.zaslaue.by/ эл. пошта: zaslaue@tut.by а) г. Заслаўе, вул. Рынкавая, 4 б) г. Заслаўе, зав. Савецкі, 8 в) г.Заслаўе, зав. Савецкі, 11 г) г. Заслаўе, вул. Набярэжная д) г. Заслаўе, вул. Набярэжная	Аўторак-субота 08.30-17.00, выхадны – панядзелак -“-	
13.	Дзяржаўная ўстанова “Мядзельскі музей народнай славы”	Гістарычны	Мядзельскі раённы Савет дэпутатаў працоўных	Мінская вобласць, г. Мядзел, вул. Шаранговіча, д. 1;	Аўторак- нядзеля 09.00 – 18.00, выхадны – панядзелак	

		(ММНС)			Тэлефон: +375 1797 55112; эл. пошта: museum.mjadel@mail.ru		
14.		Дзяржаўная ўстанова “Нясвіжскі гісторыка-краязнаўчы музей” (Нясвіжскі гісторыка-краязнаўчы музей)	Комплексны	Нясвіжскі раённы выканаўчы камітэт	Дзяржаўная ўстанова “Нясвіжскі гісторыка-краязнаўчы музей”: 1. Музей, 2. Музейны аб’ект “Кузня”, 3. Ганчарная майстэрня знаходзіцца па адрасу: 222603, Мінская вобласць, г. Нясвіж, вул. Ленінская, 96; Тэлефон: +375 1770 51834; сайт: https://kraevednesvizh. by/ эл. пошта: muz- nesvig@mail.ru; 4. Кватэра-музей М.К. Сеўрука: 222603, Мінская вобласць, г. Нясвіж, вул. Садовая, 38, кв. 1	Музей: аўторак-нядзеля 08.00 – 17.00, Кватэра-музей М.К. Сеўрука: аўторак-субота 08.00 – 17.00	
15.		Дзяржаўная ўстанова “Пушавіцкі раённы краязнаўчы музей” (Пушавіцкі раённы краязнаўчы музей, ПРКМ)	Краязнаўчы	Пушавіцкі раённы выканаўчы камітэт	Музей Мінская вобласць, Пушавіцкі раён, аг. Блонь, Санаторная, 5; Тэлефон: 8-01713- 34143, 8-01713-75024; эл. пошта: prkm@open.by ;	Аўторак- нядзеля 08.00 – 17.00, выхадны – нядзеля, панядзелак 08.30 – 17.30, выхадны – нядзеля	

					<p>Мастацкая галерэя г. Мар'іна Горка, вул. Савецкая, 13</p> <p>Героі і подзвігі г. Мар'інат Горка, вул. Новая Зара, сярэдняя школа №3</p> <p>Партызанскай славы Мінская вобласць, Пухавіцкі раён, в. Гарэлец Героя Савецкага Саюза Мікалая Чэпіка Мінская вобл., Пухавіцкі раён, аг. Блужа</p>	<p>08.30 – 17.30, выхадны – нядзеля, панядзелак</p> <p>12.00 – 15.00, выхадны – нядзеля, панядзелак</p> <p>12.00 – 14.00, выхадны – нядзеля, панядзелак</p>	
16.		Дзяржаўная ўстанова культуры “Салігорскі краязнаўчы музей”, (Салігорскі краязнаўчы музей)	Комплексны	Гарадскі выканаўчы камітэт г. Салігорска	223710, Мінская вобласць, г. Салігорск, вул. Леніна, д. 5а; Тэлефон: +375 174 226473, 221130; эл. пошта: kraeved- muzej@yandex.ru	Аўторак-нядзеля 09.00 – 18.00, выхадны – панядзелак	
17.		Дзяржаўная ўстанова “Слуцкі краязнаўчы музей” (Слуцкі краязнаўчы музей)	Комплексны	Слуцкі раённы выканаўчы камітэт	1. Музей этнаграфіі знаходзіцца па адрасу: 223610, Мінская вобласць, г. Слуцк, вул. Леніна, д.153; Тэлефон: (+3751795) 53712,29366; эл. пошта: museum.slutsk@tut.by , galerea.slutsk@tut.by ;	Аўторак-нядзеля 10.00 – 18.00, выхадны – панядзелак	

					2. Галерэя мастацтваў імя У. Садзіна, знаходзіцца па адрасу: 223610, Мінская вобласць, г. Слуцк, вул. Копыльская, 2.		
18.		ДУ “Старадарожскі гісторыка-этнаграфічны музей” (Старадарожскі музей)	Гістарычны	Старадарожскі раённы выканаўчы камітэт	222932, Мінская вобласць, г. Старыя Дарогі, вул. Пралетарская, д. 31; Тэлефон: +375 179258716; эл. пошта: st.darohi@gmail.com , muzeumstdorogi@yandex.ru	Панядзелак-пятніца 08.00 – 17.00, субота 09.00 – 16.00, выхадны – нядзеля	
19.		Дзяржаўная ўстанова культуры “Музей-сядзіба “Дзяржынава” (Музей-сядзіба “Дзяржынава”)	Гістарычны	Мінскі абласны выканаўчы камітэт	222686, Мінская вобласць, Стаўбцоўскі раён, х. Дзяржынава	Аўторак-нядзеля 08.00 – 17.00, выхадны – панядзелак	
20.		Дзяржаўная ўстанова «Уздзенскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей» (Уздзенскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей)	Комплексны	Уздзенскі РК КПБ і райвыканкам	223411, Мінская вобласць, г.Узда, вул.Школьная, д. 4а; Тэлефон: +375 1718 65-2-79, +375 1718 56-0-81; эл. пошта: uzda-musei@tut.by	Аўторак-нядзеля 09.00 – 18.00, выхадны – панядзелак	
21.		Дзяржаўная ўстанова “Чэрвеньскі раённы краязнаўчы музей” (ДУ “ЧРКМ”)	Комплексны	Чэрвеньскі раённы выканаўчы камітэт	223232, Мінская вобласць, г. Чэрвень, пл. Свабоды, д. 8; Тэлефон: +375 171456854;	Аўторак-субота 09.00 – 18.00, выхадны – нядзеля, панядзелак	

					<p>эл. пошта: chervenmuzey@tut.by;</p> <p>Раздзел экспазіцыі “Этнаграфія і побыт” Чэрвеньскі р-н, в. Іванічы, вул. Маладзежная, 17а;</p> <p>Раздзел экспазіцыі “Кампазітар Станіслаў Манюшка” Чэрвеньскі р-н, г.п. Смілавічы, вул. Школьная, 1.</p>	
22.		Дзяржаўная ўстанова культуры “Жодзінскі краязнаўчы музей” (ДУК “Жодзінскі краязнаўчы музей”)	Комплексны	Жодзінскі гарадскі выканаўчы камітэт	<p>ДУК “Жодзінскі краязнаўчы музей” 222160, Мінская вобласць, г. Жодзіна, вул. Купрыянава, д.15; Тэлефон: +375 1775 2-83-68; эл. пошта: zhkm15@gmail.com;</p> <p>Дом-музей А.Ф. Купрыянавай (падроздзяленне) вул. Маскоўская, 15;</p> <p>Гарадская выставачная зала (падроздзяленне) вул. Дзеравянкі, 14 б</p>	<p>Панядзелак 08.00 – 17.00, аўторак – пятніца 08.00 – 18.00, субота 08.40 – 17.00 выхадны – нядзеля</p> <p>Аўторак – пятніца 09.40 – 18.00, субота 08.40 – 17.00, выхадны – нядзеля, панядзелак</p> <p>Серада – пятніца 10.40 – 19.00 субота – нядзеля 08.40 – 17.00, выхадны – панядзелак, аўторак</p>

23.		ДУ “Дзяржынскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей”	Гісторыка-краязнаўчы	Дзяржынскі раённы выканаўчы камітэт	222720, Мінская вобласць, г. Дзяржынск, вул. Ленінградская, 6; Тэлефон: 8-01716 5-52-57.; эл. пошта: dzikm@yandex.by	Аўторак-нядзеля 10.00 – 19.00, выхадны – панядзелак, першая серада месяца – санітарны дзень	
24.		Рабочая група па стварэнні Смалявіцкага краязнаўчага музея	Краязнаўчы	Адзел культуры Смалявіцкага РВК г.Смалявічы (цяперашні адзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Смалявіцкага РВК)	г.Смалявічы, вул.Савецкая д.147 корп.1	З 8.00 да 17.00, сб.нд.- выхадныя	
25.		Дзяржаўная ўстанова “Нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік “Нясвіж” (ДУ “НГКМЗ “Нясвіж”)	Комплексны	Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь	Рэспубліка Беларусь, Мінская вобласць, г. нясвіж, вул. Ленінская, 19; тэл./факс: +37517 7051383; сайт: http://niasvizh.by/ эл. пошта: zapowednik2009@mail.ru Структурныя падраздзяленні: 1) Інфармацыйна-касавае цэнтр: г. Нясвіж, вул. Гейсіка, 1; 2) Сектам па навукова-экспедыцыйнай працы	У летні перыяд (з 1 мая): 10.00 – 19.00; У зімні перыяд (з 1 кастрычніка): 9.00 – 18.00	

					“Ратуша”: г. Нясвіж, вул. Савецкая, 3; 3) Сектар “Дзіцячы адукацыйны цэнтр”: г. Нясвіж, вул. Савецкая, 3		
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Магілёўская вобласць

№ п/п	Дата ўключэння ў рэестр музеяў	Поўнае (скарочанае) найменне музея	Профіль (профілі) музея	Заснавальнік музея	Месца знаходжання музея, філіялаў музея, асобных экспазіцыйных і выставачных залаў	Рэжым работы музея	Заўвагі
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Дзяржаўная ўстанова культуры "Дрыбінскі раённы гісторыка-этнаграфічны музей" (Установа культуры "Дрыбінскі раённы музей")	Гісторыка-этнаграфічны	Дрыбінскі раённы выканаўчы камітэт	213971, вул.Савецкая, д. 5, т.п. Дрыбін, Магілёўская вобласць; Тэлефон: +375 2248 24608; эл. пошта: dribin-museum@tut.by; 213980, вул. Будаўнікоў, д.26, в. Расна, Дрыбінскі раён, Магілёўская вобласць	Панядзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца,	
2.		Установа культуры "Бялыніцкі раённы мастацкі музей імя В.К. Бялыніцкага-Бірулі" (Установа культуры "Бялыніцкі РММ")	Мастацкі	Бялыніцкі раённы выканаўчы камітэт	Магілёўская вобласць г. Бялынічы, вул. Савецкая, 13а; Тэлефон: 8 02232 51-9-36; эл. пошта: myzej@tut.by	панядзелак – суботаа 08.00 – 13.00 14.00 – 17.00 выхадны - нядзеля	
3.	20.11.2017	Установа культуры «Магілёўскі абласны мастацкі музей імя П.В. Масленікава»	Мастацкі	Магілёўскі абласны выканаўчы камітэт	г. Магілёў, вул. Міронова, 33; эл. пошта: maslenicov2@mail.ru	С 10.00 до 18.00, Выхадныя: панядзелак, аўторак	
4.		Дзяржаўная ўстанова культуры «Горацкі раённы гісторыка-этнаграфічны музей»	Гістарычны	Горацкі раённы выканаўчы камітэт	Магілёўская вобл., г. Горкі, вул Крупскай, д. 3; Тэлефон: +375 2233 59318;	8.30 - 17.00, выхадныя - нядзеля, панядзелак	

		(Горацкі раённы гісторыка-этнаграфічны музей)			эл. пошта: musei@tut.by; 1) Аўсянкаўскі філіял - Магілёўская вобл., Горацкі раён, Аўсянкаўскі с/с, в. Аўсянка; 2) філіял "Музей савецка-польскай баявой садружнасці" - Магілёўская вобл., Горацкі раён, Ленінскі с/с; 3) Музей савецка-польскай баявой садружнасці паблізу агр. Леніна		
5.		Дзяржаўная ўстанова культуры "Глускі раённы гісторыка-краязнаўчы музей" (ДУК "Глускі раённы гісторыка-краязнаўчы музей")	Комплексны	Глускі раённы выканаўчы камітэт	г.п.Глуск вул.Луначарскага, 42а; Тэлефон: +375 2230 40097; эл. пошта: glusk_rikm@tut.by	панядзелак-пятніца 8.00- 18.00 субота: 8.00-16.00.Выхадны: нядзеля	
6.	07.12.2017	Установа Культуры "Асіповіцкі раённы гісторыка-краязнаўчы музей" (Асіповіцкі раённы музей)	Гісторыка-краязнаўчы	Асіповіцкі раённы выканаўчы камітэт	Магілёўская вобл., г.Асіповічы, вул. Інтэрнацыянальная, 48, г.Асіповічы, вул.Рабоча-Сялянская, 20; Тэлефон: +375 223577293; эл. пошта: muzosipovich@mail.ru	аўторак-субота з 9-00 да 18-00 перапынак з 13-00 да 14-00	

7.		Установа культуры “Клічаўскі краязнаўчы музей” (Клічаўскі краязнаўчы музей)	Комплексны	Клічаўскі раённы выканаўчы камітэт	213910, Рэспубліка Беларусь, Магілёўская вобласць, г. Клічаў, вул. Я. Зайца, 21; Тэлефон: +375 2236 53333, +375223651491; эл. пошта: muz- klichev@tut.by	08.00-17.00 перапынак на абед 12.00-13.00 выхадны дзень – панядзелак	у час правадзен -ня камер- цыйных выстаў рабочы дзень да 18.00
8.		Установа культуры "Музей гісторыі Магілёва" (УК "Музей гісторыі Магілёва")	Гістарычны	Магілёўскі гарадскі выканаўчы камітэт	г.Магілёў, вул. Ленінская, 1а; Тэлефон: +375 222229946; сайт: http://www.ratusha- mogilev.com/ эл. пошта: ratusha.mogilev@gmail.c om ; г.Магілёў, вул. Першамайская, 5-49 МК "Буйніцкае поле" (фотаэкспазіцыя)	Ратуша: серада- нядзеля з 10-00 да 18- 00; Выставачная зала: серада-нядзеля з 11 - 00 да 19-00 Выходныя дні: панядзелак- аўторак	
9.		Установа культуры "Жыліцкі гістарычны комплекс-музей" (УК "Жыліцкі гістарычны комплекс-музей")	Комплексны	Кіраўскі раённы выканаўчы камітэт	213948, а-г. Жылічы, вул. Міра, д 5, Кіраўскі раён, Магілёўская вобласць; Тэлефон: +375 2237 74846; сайт: http://museyjilichi.by/ эл. пошта: museyjilichi@tut.by	панядзелак-субота. 9:00-18:00, абед: 13:00-14:00 выхадны дзень – нядзеля	
10.		Дзяржаўная ўстанова культуры "Краснапольскі раённы	Комплексны (гісторыка- этнаграфічны)	Краснапольскі раённы Савет народных дэпутатаў	Магілёўская вобласць г.п. Краснаполле вуліца	панядзелак - субота з 8 да 17	

		гісторыка-этнаграфічны музей" (ДУК "Краснапольскі раённы гісторыка-этнаграфічны музей")			Антонана, 2; Тэлефон: +375 223822753; эл. пошта: etnomuzei@mail.ru		
11.		Установа культуры "Магілёўскі абласны краязнаўчы музей імя Е. Р. Раманава" (МАКМ)	Комплексны	Магілёўскі губернскі статыстычны камітэт	г. Магілёў, пл. Славы, 1; Тэлефон: +375222 22-01-20; сайт: http://mogilewmuseum.by/ эл. пошта: kraimog@list.ru ; г. Магілёў, вул. Першамайская, 8	Серада - нядзеля с 9.30 - да 17.30 Выхадныя дні: панядзелак, аўторак	
12.		Установа культуры "Клімавіцкі раённы краязнаўчы музей" (Клімавіцкі раённы краязнаўчы музей)	Комплексны	Клімавіцкі раённы выканаўчы камітэт	г. Клімавічы, Магілёўская вобласць, вул.Савецкая, 69; Тэлефон: +375 2244 51865; эл. пошта: klimovichi_museum@mail.ru , klimovichi@museum.by	аўт.- пят. з 8.00 да 18.00 суб.- нядзеля з 9.00 да 18.00 выходны - панядзелак	
13.		Установа культуры «Шклоўскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей» (Шклоўскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей)	Гістарычны	Шклоўскі раённы выканаўчы камітэт	Магілёўская вобл., г.Шклоў, вул.Савецкая. 46; Тэлефон: +375 2239 31005; эл. пошта: muzeyshklov@gmail.com ; Філіял музея - Магілёўская вобл., Шклоўскі раён, в.Крывель	Пн-Пт: 8.00-18.00 Сб.-Нд.: 9.00-17.00	

14.		Дзяржаўная ўстанова культуры "Слаўгарадскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей" (Слаўгарадскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей)	Комплексны (гісторыка-краязнаўчы)	Слаўгарадскі раённы выканаўчы камітэт	213245, вул. Ленінская, дом 49, Слаўгарадскі раён, Магілёўская вобласць; Тэлефон: +375 2246 70296; эл. пошта: muzej.slav.14@mail.ru	Панядзелак-пятніца: з 8.00 да 17.00; Абудзены перапынак: з 13.00 да 14.00; Выхадныя дні: субота-нядзеля.	
15.		Дзяржаўная ўстанова культуры «Гістарычны музей г. Крычава» (ДУК «Гістарычны музей г. Крычава»)	Гітарычны	Магілёўскі абласны Савет дэпутатаў працоўных	213500, Рэспубліка Беларусь, Магілёўская вобласць, г. Крычаў, вул. Ленінская, 59; Тэлефон: +375 2241 51139, 52385; эл. пошта: krichev.museum@mail.ru	Аўторак-нядзеля 9.00-17.30. Выхадны - панядзелак	
16.	21.12.2017	Установа культуры "Касцюковіцкі краязнаўчы музей" (Касцюковіцкі краязнаўчы музей)	Комплексны	Упраўленне культуры Магілёўскага аблвыканкама	213640 вул. Ленінская, 21, г. Касцюковічы, Магілёўская вобл; Тэлефон: +375 2245 55245; эл. пошта: muzem--@tut.by ; 213684 аг. Новыя Саматэвічы, Касцюковіцкі раён, Магілёўская вобл; (у будынку школы);	з 8.00 да 17.00; субота і нядзеля - з 8.00 да 16.00; выхадны дзень - панядзелак	
17.		Дзяржаўная ўстанова "Круглянскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей" (Круглянскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей)	Комплексны	Круглянскі раённы выканаўчы камітэт	213188, Магілёўская вобласць г.Круглае вул.Савецкая , 40; Тэлефон: +375 2234 51563; эл. пошта: krikm1@mail.ru	з 8.00 да 18.00 акрамя: нядзелі	

18.		Установа культуры "Мсціслаўскі раённы псторыка-археалапчны музей" (Установа культуры "Мсціслаўскі РГАМ")	Гістарычны	Магілёўскі раённы выканаўчы камітэт	Вул. Калініна, 49, г. Мсціслаў, Магілёўская вобласць; Тэлефон: +375 224020015; эл. пошта: muzeum@mstislavl.com; філіял "Літаратурны музей ім. М. Гарэцкага", в. Малая Багацькаўка, Мсціслаўскі раён, Магілёўская вобласць	Панядзелак, аўторак, субота з 08.00 да 17.00 (Перапынак на абед з 13.00 да 14.00) Серада - пятніца з 08.00 да 18.00 (Перапынак на абед з 13.00 да 14.00) Нядзеля: з 10.00 да 15.00 (без перапынку на абед) Рэжым работы філіяла "Літаратурны музей ім. М. Гарэцкага": Аўторак - суббота з 09.00 да 13.00 выхадны - нядзеля, панядзелак	
19.		Дзяржаўная ўстанова культуры "Хоцімскі раённы краязнаўчы музей" (Хоцімскі РГКМ)	Комплексны	Хоцімскі раённы выканаўчы камітэт	Магілёўская вобласць, г.п. Хоцімск, вул. Дзяржынскага, 13а; Тэлефон: +375 2247 31057; эл. пошта: hotimsk_muz@tut.by	Аўторак-субота: 09.00-18.00 Перапынак: 13.00-14.00 Выхадны: нядзеля, панядзелак	
20.		Установа культуры "Чавускі раённы гісторыка-краязнаўчы музей" (Установа культуры "Чавускі раённы музей")	Гісторыка-краязнаўчы	Управление культуры Магілёўскага аблвыканкама; Чавускі раённы выканаўчы камітэт	213206 Магілёўская вобласць г.Чавусы вул.Савецкая д.1; Тэлефон: +375 2242 2-12-37; эл. пошта: muzeichausy@mail.ru, chausyi@museum.by , 3187685@rambler.ru ,	Панядзелак - субота з 8.00 -17.00 Абедзенны перапынак 13.00-14.00 Выхадны - нядзеля	
21.		Установа культуры "Чэрыкаўскі гісторыка-	Гісторыка-краязнаўчы	ЦК КПБ	г.Чэрыкаў, вул.Ленінская, 180;	Панядзелак-пятніца: 8.00-17.00	

		краязнаўчы музей” (Установа культуры “Чэрыкаўскі ГKM”)			Тэлефон: +375 224331851; эл. пошта: museicherikow@rambler .ru	Абедзены перапынак: 13.00-14.00 Субота: 8.00-16.30 Абедзены перапынак: 13.00-13.30 Выхадны дзень: нядзеля.	
22.		Установа культуры “Бабруйскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей” (Бабруйскі раённы музей)	Гісторыка- краязнаўчы	Бабруйскі раённы выканаўчы камітэт	213847, Бабруйскі раён, в. Сычкава, вул. Селязнёва, 16; Тэл: (8-0225) 75-90-44; эл. пошта: bobrrajmusem@gmail.com	8.30-17.00 Панядзелак - субота. Выхадны дзень - нядзеля	
23.		Дзяржўная ўстанова культуры "Бабруйскі мастацкі музей" (Бабруйскі мастацкі музей)	Мастацкі	Бабруйскі гарадскі выканаўчы камітэт	Магілёўская вобласць, г. Бабруйск, вул. М.Горкага, 28; Тэлефон: + 375 225 764864; эл. пошта: art_bobruisk@tut.by; Выставачная зала музея: Магілёўская вобласць, г. Бабруйск, вул. Сацыялістычная, 100	для наведальнікаў: з 10-00 да 18-00, вых - панядзелак, аўторак	
24.		Установа культуры “Бабруйскі краязнаўчы музей” (Бабруйскі краязнаўчы музей)	Комплексны	Бабруйскі гарадскі выканаўчы камітэт	Рэспубліка Беларусь, Магілёўская вобласць, г. Бабруйск, вул. Сацыялістычная 56/40; Тэлефон: +375 225 721400, +375 225 721035; эл. пошта: bobrkrai@tut.by,	Экспазіцыя працуе: серада-нядзеля з 10.00 да 17-30 Калектыў працуе па графіку панядзелак-нядзеля з 9.00 да 18-00	

					bobruisk- museum@tut.by		
25.		Дзяржаўная ўстанова культуры “Быхаўскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей” (Быхаўскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей)	Комплексны	Бюро ЦК КПБ	213352, Могилёвская обл., г. Быхаў, вул. Леніна, 40; Тэлефон: +375 2231 58558; эл. пошта: bychov-museum@yandex.by	Аўт-пт: 8.00 – 18.00 Сб-нд: 8.00 – 17.00 Выхадны дзень - панядзелак.	

г. Мінск

№ п/п	Дата ўключэння ў рэестр музеяў	Поўнае (скарочанае) найменне музея	Профіль (профілі) музея	Заснавальнік музея	Месца знаходжання музея, філіялаў музея, асобных экспазіцыйных і выставачных залаў	Рэжым работы музея	Заўвагі
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Установа "Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры" (Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры)	Літаратурны	Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь	г. Мінск, вул. М.Багдановіча, 13; Тэлефон/факс: (017) 334-72-61; сайт: http://bellitmuseum.by/ эл. пошта: bellitmuseum@tut.by ; 1) філіял "Беларуская хатка" (г.Мінск, вул.Рабкораўская,д.19); 2) філіял "Музей-сядзіба Францішка Багушэвіча "Кушляны" (Гродзенская вобл., Смаргонскі раён, а.г.Кушляны); 3) філіял "Літаратурны музей Кузьмы Чорнага" (Мікская вобл., Капыльскі раён, а.г.Цімкавічы, вул.Слуцкая, д.60)		

4) філіял "Літаратурны музей
Максіма Багдановіча"
(г.Мінск,
вул. М.Багдановіча,
д.7а;

5) філіял "Літаратурны музей
Петруся Броўкі"
(г.Мінск, вул.Карла
Маркса, д.30);

6) філіял "Музей-дача
Васіля Быкава (Мінская
вобл., Мінскі раён, а.г.
Ждановічы, вул.б -я
Дачная, д.62);

7) філіял "Музей-сядзіба
Міцкевічаў "Завоссе"
(Брэсцкая вобл.,
Баранавіцкі раён,
в.Завоссе);

8) філіял "Фальварк
Ракуцёўшчына"
(Мінская вобл.,
Маладзечанскі раён,
в.Ракуцёўшчына);

9) філіял "Хата-музей
Петруся Броўкі"
(Віцебская вобл.,
Ушацкі раён,
в.Пуцілкавічы)

2.		Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту (БДМНАіП)	Комплексны, скансен	Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь	223021, Мінскі р-н, в. Азярцо; Тэлефон: +375 17 2094163, +375 17 5138610 сайт: http://etna.by/ эл. пошта: museum@etna.by	Летні час (11.00-19.00); зімовы час (09.00-17.00)	
3.		Установа "Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны" (БДМГВАВ)	Гістарычны	Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь	Рэспубліка Беларусь, 220004, г. Мінск, пр. Пераможцаў, 8; Тэлефон: (017) 327-11-66, факс: (017) 327-56-65 сайт: http://www.warmuseum.by/ эл. пошта: museumww2@tut.by	Аўторак -нядзеля з 10.00 да 18.00 Выхадны - панядзелак	
4.		Установа «Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь» (Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь)	Мастацкі	Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь	Рэспубліка Беларусь, 220030, г. Мінск. вул. Леніна, 20; Тэлефон: +375 17 327 71 63; сайт: https://www.artmuseum.by/ эл. пошта: nmmrb@artmuseum.by , nmmrb@bk.ru ; 1) філіял Музей В.К. Бялыніцкага-Бірулі Магілёўская вобласць, г. Магілёў. вул. Ленінская. 37	11.00-19.00, без выхадных	

					<p>2) філіял Музей “Дом Ваньковічаў. Культура і мастацтва першай паловы XIX ст.” г. Мінск. вул. Інтэрнацыянальная, 33А</p> <p>3) філіял Музей беларускага народнага мастацтва Мінская вобласць. Мінскі раён. с/к «Раўбічы»</p>		
5.		Установа “Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы” (ДЛМЯнК)	Літаратурны	Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь	<p>Музей 220030, г. Мінск, ул. Янкі Купалы,4.</p> <p>1) Філіял Купалаўскі мемарыяльны запаведнік “Ляўкі” 211037, Віцебская вобл, Аршанскі раён, Зубаўскі с/с, в. Ляўкі</p> <p>2) Філіял Купалаўскі мемарыяльны запаведнік “Вязынка” 222322, Мінская вобл., Маладзечанскі раён, Радашковіцкі с/с, о.п. Вязынка 1</p> <p>3) Філіял “Акопы” 223124, Мінская вобл., Лагойскі раён, Янушкавіцкі с/с, в.</p>	<p>Панядзелак – серада, субота: з 9-45 да 17-45; чацвер: з 9-45 да 20-30; пятніца: з 9-45 да 17-15. Выхадны – нядзеля. Філіялы: аўторак – нядзеля з 10-00 да 17-30. Выхадны – панядзелак.</p>	

					Харужанцы, вул. Янкі Купалы, 31А		
					4) Філіял “Яхімоўшчына” 222322, Мінская вобл., Маладзечанскі раён, Палачанскі с/с, а.г. Яхімоўшчына, вул. Азёрная, 2А		
6.		Установа “Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа” (ДЛМЯК)	Літаратурна-мемарыяльны	Акадэмія навук БССР, ЦК КПБ і Савет Міністраў БССР	220012, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 5; тэл: 284 19 40; сайт: http://yakubkolas.by/ эл. пошта: muzeykolas@yandex.ru Філіялы: “Мікалаеўшчына” : 2226 0 , Мінская вобл., г. Стоўбцы, вул. Сянкевіча, 6-2, т. 8 017 1751638	Панядзелак - субота 10.00 - 17.00. Выхадны - нядзеля. Філіял “Мікаеўшчына”: аўторак - нядзеля 10.00 - 17.00. Выхадны — панядзелак	
7.		Дзяржаўная ўстанова “Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь”	Гістарычны	Савет Міністраў БССР і Міністэрства культуры БССР	Вул. К. Маркса, 12, Мінск, 220030, Рэспубліка Беларусь Тэлефоны: +37517 3274322, +37517 3274827; сайт: http://histmuseum.by/by/ эл. пошта: histmuseum@histmuseum.by ;	3 11.00 да 19.00 (Без выхадных); 1) 3 11.00 да 19.00 (Без выхадных); 2) 3 10.00 да 19.00 (Без выхадных); 3) 3 9.00 да 19.00 (Без выхадных);	

					<p>Філіялы:</p> <p>1) Дом-музей І з'езда РСДРП:</p> <p>2) Музей гісторыі беларускага кіно:</p> <p>3) Музей гісторыі тэатральнай і музычнай культуры: 220030, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, зав. Музычны, 5 Тэлефон/факс: + 375 (17) 220 26 67 E-mail: mhtmc@tut.by; сайт: http://theatre-museum.by/;</p> <p>4) Музей прыроды і экалогіі: вул. К. Маркса, 12, Мінск, 220030 (цокальны паверх);</p> <p>5) Музей сучаснай беларускай дзяржаўнасці: вул. К. Маркса, 38, Мінск, 220030, Рэспубліка Беларусь.</p>	<p>4) з 11.00 да 19.00 (Без выхадных);</p> <p>5) з 09.00 да 18.00 (панядзелак – чацвер)</p>	
8.		Дзяржаўная ўстанова “Мемарыяльны музей-майстэрня З. І. Азгура” (Установа “ММА”)	Мастацкі, манаграфічны	Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта	220088, г. Мінск, вул. З. Азгура, 8; Тэлефон: +37517 3800632; факс: +37517 2947301; сайт: http://azgur.by/ эл. пошта: azgurmuseum@minsk.gov.by ,	З 10.00 да 18.00; Выхадныя – нядзеля, панядзелак.	

9.		Дзяржаўная ўстанова “Музей гісторыі горада Мінска” (Музей гісторыі горада Мінска)	Гістарычны	Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта	<p>muzeum.azgur@mail.ru</p> <p>220030 г. Мінск, вул. Рэвалюцыйная, 10; Тэлефон: +375 17 321 24 30; Паштовы адрас: 220030 г. Мінск, пл. Свабоды, 15; сайт: http://www.minskmuzeum.by/ эл. пошта: muzejminka@gmail.com</p> <p>Структура:</p> <p>1) Мінская гарадская ратуша: 220030 г. Мінск, пл. Свабоды, 2а; 2) Мастоцкая галерэя Міхаіла Савіцкага: 220030 г. Мінск, пл. Свабоды, 15; 3) Арт-гасцёўня “Высокае месца”: 220030 г. Мінск, вул. Герцэна, 2а; 4) Гарадская мастоцкая галерэя Л. Д. Шчамялёва: 220030 г. Мінск, вул. Рэвалюцыйная, 10; 5) Музей “Лошыцкая сядзіба”: 220030 г. Мінск, праезд Чыжэўскіх, 8;</p>	<p>1) Субота: 11.00 – 19.00. (Астатнія дні - па запісу); 2) 11.00 – 19.00 (Выхадныя дні – панядзелак, аўторак); 3) 11.00 – 19.00 (Выхадныя дні – панядзелак, аўторак); 4) 11.00 – 19.00 (Выхадныя дні – панядзелак, аўторак); 5) 11.00 – 19.00 (Выхадныя дні – панядзелак, аўторак); 6) 11.00 – 19.00 (Выхадныя дні – панядзелак, аўторак); 7) 11.00 – 19.00 (Выхадныя дні – панядзелак, аўторак); 8) 11.00 – 19.00 (Выхадныя дні – панядзелак, аўторак); 9) 11.00 – 19.00 (Па запісу)</p>	
----	--	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					<p>6) Экспазіцыя “Карэтная”: 220030 г. Мінск, вул. Кірыла і Мяфодзія, 8;</p> <p>7) Археалагічны музей “вrxні горад”: 220030 г. Мінск, вул. Кірыла і Мяфодзія, 6;</p> <p>8) Мінская конка: 220030 г. Мінск, вул. Кірыла і Мяфодзія, 6а;</p> <p>9) Майстэрня- музей Івана Міско: 220030 г. Мінск, вул. Інтарнацыянальная, 11а;</p>		
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--